



Актрыса Іна Бурдучэнка трагічна загінула пасля таго, як сыграла галоўную ролю ў фільме «ІванНа», які выйшаў на экраны ў 1959 годзе, і адразу зрабіў зусім юную актрысу вядомай на ўсю краіну.



У Гродзенскім раёне прайшоў гэдзень фальклору «Вяртанне да вытокаў». Многае са спадчыны продкаў страчана назаўсёды, але непарыўная сувязь часоў, пакаленняў — гэта ўсё ж не проста прыгожыя словы.



Ранішні кашаль з макротаі лобы курэц са стажам лічыць звычайнай з'явай. Між тым, гэта можа ўказваць на першую-другую стадзіі хранічнай абструктыўнай хваробы лёгкіх.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

НА ВАЛЮТНЫМ РЫНКУ КРАІНЫ АДСУТНІЧАЮЦЬ НАСЦЯРОЖВАЮЧЫЯ ФАКТАРЫ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 27 лістапада прыняў з дакладам старшыню праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Надзею Ермакову, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара. «Перад нашай размовы мне даляжылі аб сітуацыі, якая складваецца ў нас на валютным рынку. Павінен сказаць, што насцярожваючых рэзкіх фактараў у нас сёння няма. За лістапад сітуацыя не толькі стабілізавалася, але, як мне дакладваюць, за 22 дні агульнае прапанаванне замежнай валюты перавысіла попыт на яе прыкладна на \$150 млн, і гэты працэс прадаўжаецца. Гэта сведчыць аб тым, што мы можам і выйсці за \$200 млн па выніках месяца атрымаць перавышэнне прапанавання над попытам. Гэта добры паказчык», — сказаў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка таксама адзначыў, што золатавалютныя рэзервы не зменшыліся і захоўваюцца на ўзроўні \$8 млрд. «І па іншых сегментах валютнага рынку ў нас забяспечена стабільнасць», — заявіў кіраўнік дзяржавы. Разам з тым Прэзідэнт звярнуў асаблівую ўвагу на развіццё эканомікі: «Стабільнасць — гэта добра, без стабільнасці не можа быць і размовы аб далейшым нашым развіцці. Але вы цудоўна разумееце, што без эканомікі не будзе стабільнасці». «Калі мы не будзем займацца эканомікай, а ваша задача разам з урадам — гэта крэдытаванне пад прымальныя стаўкі нашай эканомікі, то нас могуць чакаць



«ДЖУНГЛІ-ПАРК» У ПЫШКАХ

Інструктар Мікалай КАЛАУР.

Вяровачны «Джунглі-парк» у гродзенскім лясным масіве «Пышкі» па колькасці і складанасці трас уводзіць у першую еўрапейскую пяцёрку. Дзіцячая, сярэдняя (сямейная) і экстрэмальныя палосы ў цэлым складаюць 73 этапы. На дзіцячай пляцоўцы прадуладжана лазанне па сетках, а для аматараў незвычайных адчуванняў дадаткова пабудуюць 40—45-метровыя хуткасныя з'езд. Колькасць дзіцячых атракцыйнаў павялічыць такім чынам, каб на іх адначасова мог забавляцца цэлы клас. Вялікая ўвага нададзена бяспецы. На ўсіх этапах трасы для страхавання заўсёды будуць знаходзіцца інструктары. А на дзіцячай трасе, калі па ёй ідуць 5—6 чалавек, то за імі наглядаюць адразу два—тры інструктары.

ЦЫТАТА ДНЯ



Уладзімір СЕРАШТАН, намеснік старшыні цэнтральнага савета ДТСААФ:

«Ад якіх падрыхтоўкі кіроўцаў у вялікай ступені залежыць бяспека на дарогах. Пытанне падрыхтоўкі кіроўцаў варты перагледзець і аглядана вызначыць, хто павінен іх рыхтаваць. Гэтым павінны займацца выключна кампетэнтныя арганізацыі аднаведнаса ўзроўню, якія маюць прафесійныя кадры і неабходную вучэбна-матэрыяльную базу. Сёння кіроўцаў рыхтуюць ДТСААФ, Міштраіс, Міністэрства адукацыі і прыватныя аўташколы. Прычым, прыватных аўташкол становіцца ўсё больш. Мы лічым, што з тым узроўнем падрыхтоўкі, які існуе ў гэтых школах, і, галоўнае, з іх вучэбна-матэрыяльнай базай, такіх арганізацый не павінна быць гэтак іматэ.»

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 11°
Віцебск	+ 1°
Гомель	+ 4°
Гродна	+ 8°
Магілёў	+ 3°
Мінск	+ 6°

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 28.11.2012 г.

Долар ЗША	8550,00 ▲
Еўра	11100,00 ▲
Рас. руб.	276,50 ▲
Укр. грыўня	1049,98 ▲

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«ТРЭБА ПРАЦАВАЦЬ!»

Як паведамлялася, Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 26 лістапада даў інтэрв'ю аднаму з буйнейшых міжнародных інфармацыйных агенстваў «Рэйтэр». Кіраўніку дзяржавы было зададзена каля 20 пытанняў, большасць з якіх датычыліся сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, мадэрнізацыі і магчымай прыватызацыі прадпрыемстваў. Таксама Аляксандр Лукашэнка адказаў на пытанні аб удасканаленні палітычнай сістэмы Беларусі, развіцці дэмакратыі, знешняй палітыцы, узаемаадносін з Еўрасаюзам і Расіяй.

У Беларусі няма неабходнасці дэвальваваць нацыянальную валюту

Нацыянальны банк Беларусі не выкарыстаў сёлета золатавалютныя рэзервы для інтэрвенцыі на валютным рынку, заявіў Прэзідэнт Беларусі. «Мы не выкарыстоўвалі ў гэтым годзе наогул золатавалютныя рэзервы. Ні грама. Наадварот, яны прыраслі, нязначна, але прыраслі», — сказаў ён. «Мы будзем ісці ў гэтым плане абсалютна рынкавым шляхам: ёсць попыт на валюту, паднялася цана на валюту ў сувязі з гэтым — хай насельніцтва купляе», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што на працягу жніўня-верасня назраўся нейкі павышаны попыт на замежную валюту. «Але ніхто не кажа пра тое, што на працягу сямі месяцаў да гэтага назраўся адваротны працэс. Нацыянальны банк вельмі шмат скупіў валюты, і чыстая купля валюты — на карысць Нацыянальнага банка, а не на карысць адтоку гэтай валюты», — сказаў Прэзідэнт. «Нацыянальны банк імкнецца падтрымліваць нацыянальную валюту, калі трэба, прадаваць яе, падтрымліваць курс. Але мы дамовіліся аб тым, што чыста рынкавым шляхам

■ Сустрэча без абцасаў

«У мяне атрымліваецца «ацырквачаць»

З Тацянай БАНДАРЧУК, дырэктарам-мастацкім кіраўніком Белдзяржцырка, мы сустрэліся ва ўтульнай цыркавай кавярні. Размаўлялі пад «акампанементам» смеху і апладысментаў, што даносіліся з залы. Некалькі разоў «прынцэса цырка» перапынула размову і далучалася да глядачоў, каб не прапусціць нейкі складаны трук на манежы.

Пра Астэпа Бэндэра, цыркавую дынастыю і 42 кілаграмы

Стараюся не прапусціць ніводнага спектакля, асабліва на працягу двух прэм'ерных тыдняў. Пастаянна аналізую рэакцыю глядача. Сюды, у вір-залу, па запрашэннях прыходзяць розныя людзі. Падчас антракту пытаюся: «Ну як?» І яны выказваюць свае меркаванні. Такім чынам складваецца нейкая карціна перавага спектакля і яго недахопаў. Калі кожны з дзвюх тысяч сённяшніх глядачоў прыйдзе да сябе ў офіс, на завод, у дзіцячы сад і скажа: «Слухай, я быў у цырку, там так класна, схадзі!» значыць,

будзе поўная зала. Я люблю поспех, радуюся, калі атрымалася прэм'ера. (У Тацяны Мікалаеўны завянуў тэлефон: «Добра, сонейка. Ты не пярэч маме, павячрай. Я прашу!») У нас з унукам вельмі вялікая любоў. Ці большая, чым з сынам? Напэўна, так. Сын ужо чужы. Ён належыць іншай жанчыне.

Ігнат не называе мяне бабуляй — усё «Тацяня» ды «любімая». Проста, калі памерла мая мама, ён спужаўся таго, што бабулі паміраюць. І перастаў мяне так называць. Летась я была на фестывалі ў Манака, купіла яму там вельмі прыгожыя туфлі, чорна-белыя такія, як у Бэндэра. «Бабуля мне іх з Манака прывезла», — чую, як унук шлэпа некаму ў тэлефонную трубку. А я: «Во, нарэшце ты сказаў «бабуля». Ігнат паклаў трубку і кажа: «Слухай, Тацяня, уяві сабе, тэлефануе мне сябра і пытаецца: «Адкуль у цябе такія туфлі?» А я: «Мне любімае з Манака прывезла». Што ён пра мяне падумае?» (Смяецца). У майго ўнука, хоць яму яшчэ толькі 13 споўніцца, тонкі гумар, ды і палец у рот яму не кладзі, адкусіць дакладна.

Працягнуць ці не цыркавую дынастыю, Ігнат вырашыць сам. Пасля. Цяпер ён займаецца музыкой, ходзіць на плаванне, умее танцаваць брэйк-данс і стаець на галаве. Мы яго адчукоўваем, але пры гэтым не загрузаем чымсьці спецыяльным, цыркавым, таму што шкідзем. Ведаем, якая гэта пекельная праца, як вялікія нагрукі адбіваюцца на здароўе. Праўда, нядаўна Серж (сын ад першага шлюбу, галоўны рэжысёр Белдзяржцырка. — Аўт.) захапіўся коннай дрэсурай. Мы заступілі поні-далмацінаў і хочам падрыхтаваць з Ігнатам нумар для ўдзелу ў дзіцячым фестывалі ў Манака. Я не сумняваюся, што ў яго атрымаецца. Ігнат хваткі, ёсць у яго.

Серж мне больш, чым сын. Мы заўсёды былі і застаёмся сябрамі, калегамі. Былі мы яшчэ і партнёрамі. У 18 гадоў Серж мяне — я тады важыла 42 кілаграмы — у цыркавым нумары нават на руках насяў. А гэта ўжо іншыя адносіны, іншы ступень даверу. Натрапаваны быў, а цяпер — глянец, які худзенькі. Кажы, што горш за мяне выглядае, жартуе: «Мама, неўзабаве я ўжо стары буду, а ты ўсё маладая і маладая» (смяецца).

ХРОНІКА АПОШНІХ ПадЗЕЙ

ФЕРМЕРЫ АБЛІЛІ ПАЛІЦЫЮ МАЛАКОМ

800 трактароў увялі ў Брусель еўрапейскія вытворцы малочнай прадукцыі з 15 краін Еўрасаюза, каб прыцягнуць увагу да крызіснай сітуацыі, у якой апынулася еўрапейская малочная галіна. Падчас акцыі пратэсту фермеры вылілі з брандспойта каля 15 тысяч літраў малака на адзін з будынкаў Еўрапарламенту. Яны таксама падпалі некалькі аўтамабільных пакрышак паблізу Люксембургскага вакзала Бруселя. Паліцэйскія, якія паспрабавалі перашкодзіць «малочнікам», самі трапілі пад малочныя бруі, пасля чаго былі вымушаны выкарыстаць супраць разгневаных фермераў дубінікі. Паводле інфармацыі Групы ў абарону інтарэсаў вытворцаў малака, у Еўропе ў 2011 годзе разарылася каля 900 галоўных фермерскіх гаспадарак.

ГРЭЦЫЎ ВЫДЗЕЛІЛІ 43,7 МІЛЬЯРДА ЕЎРА

Краіны еўразоны і Міжнародны валютны фонд дамовіліся скараціць дзяржаўны доўг Грэцыі да 124% ВУП да 2020 года. Акрамя таго, было вырашана, што крэдытары адначасова пераключыць краіне тры траншы дапамогі агульным аб'ёмам у 43,7 млрд еўра. Гэты крок дазваляе разблкіраваць транш крэдыту краіны, без якога ёй пагражае дэфолт. Раней крэдытары чакалі паказчыка на узроўні 117,5% ВУП, потым — 120% ВУП. Паведамлялася таксама, што дзярждоўг краіны, паводле некаторых ацэнак, да 2020 года можа склаці 144% ВУП без спецыяльных мер, накіраваных на скарачэнне гэтых суадносін.

У ЗША РЫХТУЮЦА ДА КІБЕР-ВАЙНЫ


ЗША пачалі рыхтавацца да кібер-войны будучыні. Студэнтаў Інфармсістэма Талсы тайна вучаць ствараць камп'ютарныя вірусы, узломліваць закрытыя сеткі і здабываць інфармацыю са зланных тэлефонаў. Таксама там практыкуюцца назіранне за аднакурснікамі, якое з'яўляецца часткай праграмы пад назвай Cyber Corps, незвычайнага двухгадовага курса, прысвечанага асновам шпіянажу ў кібер-прасторы. Большасць выпускнікоў курса адпраўляюцца працаваць у ЦПР і ў Агенцтва нацыянальнай бяспекі (АНБ). Некаторыя ідуць у ФБР, NASA і ў Дэпартамент нацыянальнай бяспекі.

Перадумовай для з'яўлення новага адукацыйнага курса паслужыў даволі кур'ёзны выпадак, які адбыўся ў 2007 годзе ва Універсітэце Каліфорніі, дзе тэсціравалася бяспека трох сістэм электроннага галасавання. Адну з груп студэнтаў накіравалі на тое, каб паспрабаваць узламаць машыны для галасавання, што ў іх і атрымалася, прычым без асаблівых цяжкасцяў. Гэты інцыдэнт выклікаў незадаволенасць урада краіны, так што ў маі таго ж года АНБ зрабіла Універсітэт Талсы адным з чатырох «нацыянальных цэнтраў акадэмічных ведаў у галіне кібер-аперацый».

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

НЯСМАЧНАЯ ЕЖА ВЯДЗЕ ДА ДЭПРЭСІІ

Ізраільскія навукоўцы высветлілі, што нясмачная ежа прыводзіць да ўзнікнення дэпрэсіі і іншых праблем са здароўем, галоўнымі ахвярамі якой у асноўным становяцца жанчыны. Паводле вынікаў даследаванняў, нясмачная прыгатаваная ежа аказвае негатыўны ўплыў на эмацыянальны стан чалавека і можа выклікаць сур'ёзныя праблемы са здароўем, а таксама справакаваць узнікненне дэпрэсійных расстройстваў у цэлай форме.



Навукоўцы адзначылі, што больш за ўсё ад таго званай «прадуктовай дэпрэсіі» пакутуюць жанчыны, паколькі яны часцей за мужчын прытрымліваюцца розных модадзят. Між тым больш раннія даследаванні паказалі, што ў развітых краінах людзі ўсё радзей гатуюць дома. Гэта выклікае трывогу ў спецыялістаў у галіне здаровага харчавання. У зоне рызыкі знаходзіцца пажыллы людзі.

ЧАГО НЕ ХАПАЕ СУЧАСНАМУ БЕЛАРУСКАМУ МАСТАЦТВУ?

(Да 9 снежня працуе і Мінская трыенале сучаснага мастацтва «БелЭкспа—Арт—2012»)

Віктар АЛЬШЭЎСКІ, кіраўнік Цэнтра сучасных мастацтваў:

— Заўжды не хапае ініцыятывы. Ініцыятыва — гэта аснова, якая фактычна дае чалавеку магчымасць асэнсаваць тэму задачы, якія ставяцца, знайсці, сфармуляваць, сфарміраваць канструкцыю той ці іншай падзеі, вызначыць усё кірункі дзейнасці: дзе знайсці грошы, як працаваць з прэсай. Гэта якрая самае складанае, тое, чаго заўсёды не стае нашым і куратарам, і арганізатарам. Няма такога, што нехта некаму шкодзіць. Наадварот, сёння ёсць магчымасць рабіць тое, што лічыш мэтазгодным, асабліва ў мастацтве. А сядзець чаканьне... Калі чалавек сядзіць на беразе рэчкі і чакае, пакуль яна перанясце свае воды для таго, каб перайсці ўброд, то ён будзе доўга сядзець. Так і тут: калі чалавек хоча пераліць рэчку, ён проста павінен навучыцца разумець і адчуваць, наколькі ён зможы зрабіць тую ці іншую арт-падзею. На сёння перад Цэнтрам сучасных мастацтваў стаіць задача: трэба на базе цэнтра сфарміраваць напрамкі інтэлектуальнай дзейнасці. Павінны быць арт-менеджары. Гэта якрая тэма людзі, якія могуць працаваць і мастацтва, і эканоміку. І не толькі ў межах нашай краіны.

Ганна ЧЫСТАСЕРДАВА, арт-дырэктар галерэі сучаснага мастацтва «Ў»:

— Добрае пытанне... Мне здаецца, што не хапае разумення, што ж такое «сучаснае мастацтва». У сітуацыі, дзе ёсць як мінімум 2 пункты гледжання на гэтае пытанне (што вельмі добра ілюструе і Мінская трыенале сучаснага мастацтва, што адкрылася пару дзён таму), цяжка гаварыць пра тое, чаго не хапае... Я ўвогуле не вельмі люблю разважаць пра тое, чаго не хапае. Лепей гаварыць пра тое, што ёсць... Ёсць ініцыятывы і прыватныя асобы, якія сваёй працай сцвярджаюць, што сучаснае мастацтва ў Беларусі існуе (выставачныя праекты ў краіне і за яе межамі, лекцыі, дыскусіі...). Іншае пытанне, што такія ініцыятывы застаюцца пераважна «артыстанамі» на ніве сучаснай культуры... І час ад часу я думаю, што гэта да лепшага. Адказваючы на гэтае пытанне, можна адразу ўзгадаць пра фінансаванне, адукацыю, буйныя інстытуты, што працуюць з сучасным мастацтвам... Так, гэтага бракуе. Але я лічу, што на гэтае пытанне трэба глядзець шыры. Разуменне і жаданне развіваць сучасную культуру — галоўнае!

Сяргей КІРУШЧАНКА, мастак:

— Па-першае, адукацыі, па-другое, разумення важнасці актуальнага мастацтва. Гэта самае галоўнае. Адукацыя ў Беларусі засталася традыцыйна савецкай. У нас не хочць змяніць гэтую сітуацыю. Увесь свет ужо змяніўся. Ад Кітая да Уганды ўсе па-іншаму ўжо думаюць. І прыкладам гэтаму быў удзел Беларусі ў Венецыянскай біенале ў 2011 годзе... У беларускім мастацтве пануе нейкая манопалія адных людзей, няма ніякага руху, няма абмеркавання праблем менавіта на высокім узроўні. Мы ж, мастакі паміж сабой і галерэях абмяркоўваем гэтыя пытанні. Ёсць праблемы неспадзяванага патрэб грамадства з аднаго боку і афіцыйных поглядаў на гэтыя патрэбы — з другога.

«ТРЭБА ПРАЦАВАЦЬ!»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Страху ў нас абсалютна ніякіх няма, — дадаў кіраўнік дзяржавы. — Мы з аптымізмам глядзім у будуччыню. У Беларусі сёння няма неабходнасці дэвальваваць нацыянальную валюту, лічыць Прэзідэнт. «Мы гэтага не плануем, у гэтым няма неабходнасці», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Беларусь плануе дасягнуць росту эканомікі на 5% за кошт актывізацыі экспарту

Кіраўнік дзяржавы лічыць, што ў Беларусі рэальна забяспечыць эканамічны рост на 5%, нягледзячы на тое, што цяпер гэты паказчык некалькі ніжэй. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што на беларускую прадукцыю маецца каласальны попыт. «Мы па цяне і якасці канкуруем з вядучымі кампаніямі свету. Мы маем туюж магчымасць. Па-першае, рэсурсы ў нас крыху таннейшыя, чым, дапусцім, у вас у Еўропе. Па-другое, рабочая сіла ў нас значна таннейшая, чым у вас. Гэта значыць, у нас ёсць шмат складнікау, за кошт чаго мы можам канкураваць па цяне. Якасць у нас прыстойная», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Тым больш, мы пачалі ствараць зборачныя вытворчасці на месцах. І сэрвіснае абслугоўванне на ўзроўні», — дадаў Прэзідэнт. «Таму мы проста можам прадаваць сваю прадукцыю рэальнага сектара эканомікі. Трэба варушыцца, попыт сёння ёсць», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. «Калі Еўропа прасела ў нейкай ступені — ёсць Лацінская Амерыка. У нас там вельмі вялікія планы: у Венесуэле, Бразіліі, Эквадоры. А гэта багатыя краіны, — сказаў Прэзідэнт. — Мы там можам, як у Венесуэле, здабываць нафту і прадаваць, будаваць вытворчасць «пад ключ». Бразілія — гэта наогул велізарны рынак, дзе з задавальненнем гатовыя купляць усё, што мы вырабляем».

«Ну, і я не кажу ўжо аб Еўрапейскім саюзе. Гэта галоўны наш партнёр. Еўрапейскі саюз жыў, жыў і будзе жыць, а значыць, і будзе спажываць прадукцыю, у тым ліку і тую, якую мы вырабляем», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Мы зноўдзем збыт сваёй прадукцыі», — упэўніў Аляксандр Лукашэнка. — Таму 5% — мінімальны рост, які мы можам забяспечваць».

Кантрольны пакет акцый «МТС» ацэньваецца больш чым у \$1 млрд

«МТС» — вельмі прыбытковая кампанія. Як і з «Беларускаліем», мы не спяшаемся яе прадаваць. Але былі настольківыя просьбы да гэтага. Мы зноў вымушаны былі адчыніць гэтую кампанію. Сёння кантрольны пакет акцый кампаніі каштуе больш за \$1 млрд. Мы гэта ведаем дакладна, у нас ёсць пацвярджэнне ўсяго гэтага», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

У той жа час Аляксандр Лукашэнка заўважыў, што дзяржава не спяшаецца прадаваць кампанію. «Рэнтабельнасць яе добрая, гэта добры падаткапаліцэскае. Нам спяшацца тут няма куцы. Па-мойму, дзесці \$150 млн, у год яны плацілі падатку. Гэта добрае аб'ём! Чаму танней мы павінны прадаваць? Мільярд плаціць, а акупіцца гэты мільярд за 6-7 гадоў», — сказаў Прэзідэнт. «Калі хтосьці прыйдзе і скажа, што гатовы плаціць гэтыя грошы, то мы садзімся і заключаем дамову. Калі няма такіх пакупнікоў — мы проста працуем, мы не чакаем. У нас няма проблем з гэтай кампаніяй», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Нестабільнасці ў нашай эканоміцы не больш, чым у Еўропе

«У нас нестабільнасці не больш, чым у Еўропе. Абсалютна не больш», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «І потым, мы не махіна, як Еўропа, у нас эканоміка ў разы меншая, чым нават у вядучых еўрапейскіх дзяржаў, і вялізны рынак (у Азіінай эканамічнай прасторы 170 млн. насельніцтва). Прытым і Казахстан, і Расія сёння не адчуваюць такіх проблем, як адчувае Еўропа. Там для нас адкрытыя рынкі — свабоднае перамяшчэнне працоўнай сілы, капіталу, паслуг, тавараў і іншае. У нас няма гэтай праблемы, проста трэба працаваць. Таму мы не зацывікаемся на тым, каб вось нешта распрадаць кутчой і за кошт гэтага атрымаць нейкі глыток паветра. У нас няма такой праблемы», — адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на тое, што ў цяперашні час рост эканомікі ў Беларусі іста 3-3,5%. На такія тэмпы, на яго думку, істапа паўлявала тое, што Беларусь была вымушана ўжыць рынаковыя інструменты. «Мы павысілі стаўку на ўкладках у банках, а калі стаўка павышаецца, значыць, дарагі і крэдыты, і эканоміка не можа крэдытавацца па танных грошах. Мы, на жаль, не можам дзейнічаць такім чынам, як робіце вы — пад 1,5%, нулявая стаўка і танныя крэдыты, эканоміка за кошт гэтага атрымлівае прыток болейшай грашовай масы і развіваецца. Мы тут вымушаныя былі прымяніць гэтыя непапулярныя метады, таму гэта ў нейкай ступені на эканоміцы адбілася», — сказаў Прэзідэнт.

«Наша праблема не ў тым, што ў нас тут ідзе рэгуляванне, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Для нас галоўная праблема — гэта вы, Еўропа». Кіраўнік дзяржавы растлумачыў, што Беларусь экспартуе 80% усяго таго, што вырабляе, а таму залежная ад знешніх рынкаў. «У вас праблемы — і ў нас праблемы, у Расіі праблемы — таксама ў нас праблемы, ва ўсім свеце праблемы — праблемы і ў нас. Якія? У вас знізіўся пакупніцкі попыт, гэта факт. Эканоміка расце па еўразоне, апошнія былі паведамлены, прыкладна на 0,2%, да 0,5%, нават у рэцэсію трапіла нібыта Германія, самая актыўная эканоміка. І мы прадаём у Еўрасаюз больш, чым у Расію. І як толкі ў вас адбываецца там бітванна, чахарда і спад, гэта адразу ж адбіваецца на нашай эканоміцы», — сказаў Прэзідэнт. Ён дадаў, што Беларусь застаўляе прадукцыю на 149 краін свету, таму вельмі залежыць ад знешняй кан'юнктуры. «Для нас еўрапейскі рынак — вельмі выгадны. Ён самы плацежздольны і для нас заўбед ў плосе быў. І мы, вядома, хацелі б, каб Еўропа пазбегла сваіх узрушэнняў», — дадаў кіраўнік дзяржавы.

Пры гэтым Прэзідэнт адзначыў, што Беларусь арыентавана на дыверсіфікацыю

рынкаў, асабліва інтэнсіўна ў апошнія 10 гадоў. Вынікам такога рашэння стала збалансаванае экспарту паміж Еўропай і Расіяй. Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на тое, што было няпроста асаёіць новыя рынкі і пакінуць старыя. «Але мы вельмі актыўна працуем у Кітаі, Індыі, у В'етнаме, наогул у Паўднёва-Усходняй Азіі, у Афрыцы, Лацінскай Амерыцы, з ШША таксама гандлюем прыстойна. Таму мы дыверсіфікавалі сваю знешнеэканамічную дзейнасць», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Беларусь і Расія аднолькава залежаць адна ад адной, а ад Еўрасаюза наша краіна не атрымала абяцаных крокаў насустрэч

«Мы залежым значна ад Расійскай Федэрацыі, але і Расія вельмі цікавіцца Беларуссю і залежыць ад таго, якую палітыку будзе праводзіць Беларусь: і эканаміка, і палітыка, і ваенна-стратэгічныя пытанні і гэтак далей. Мы вельмі ў гэтым свеце адзін ад аднаго залежым», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Што тычыцца цесных адносін з Расіяй, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што гэта накананена гісторыяй: «Мы заўсёды жылі разам з Расіяй. У апошнюю вайну мы гнілі ў акапах, ваюючы супраць нацызму. Мы выраталі вас, Еўропу. Мы былі разам, мы аднавілі краіну». «Дык чаму усё кося глыбіняю на тое, што ў вас праводжу нармальную палітыку ў дачыненні да Расіі? — задаў пытанне Аляксандр Лукашэнка. — Ніхто ж не папракае, што, дапусцім, немцы ў добрых адносінах з аўстрыйцамі. Ніхто не папракае, што ў іх адна мова». «Мяне пачынаюць папракаць», — дадаў Прэзідэнт. «Каму патрэбныя гэтыя двайныя стандарты, нестабільнасць у цэнтры Еўропы? Думаю, ні вам, ні нам, ні Расіі. Дык давайце размаўляць, мы ж людзі», — сказаў беларускі лідар.

Беларусь і Расія дамовяцца аб аб'ёмах паставак нафты ў 2013 годзе, упэўнены Прэзідэнт. «Па ўсіх паціяцях з Расійскай Федэрацыяй мы дамовіліся, акрамя 4-5 млн т нафты», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Мы хацелі б перапрацаваць у наступным годзе не 21 млн т, як у гэтым, дапусцім, а 23 млн т», — растлумачыў ён. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што існуючыя ў Беларусі магучыя нацыі дазваляюць перапрацаваць такія аб'ёмы нафты. «Мы мадэрнізавалі свае прадыёмствы. Глыбіня перапрацоўкі нафты на нашых прадпрыемствах значна вышэй, чым у Расіі. У гэтым прывабнасць нашых заводаў. І якасць бензіну еўрапейскага ўзроўню. У нас няма проблем з перапрацоўкай і атрымманнем высакажасных нафтапрадуктаў, і мы практычна сальярку, бензін, светлы нафтапрадукты прадаём у Еўропу без усялякіх абмежаванняў, і еўрапейцы з задавальненнем купляюць», — адзначыў Прэзідэнт.

«Больш за тое, у Расійскай Федэрацыі вельмі шмат, як вы ведаеце, аўтамобільнае сучаснага ўзроўню, еўрапейскага, а бензіну высакажаснага не хапае», — працягнуў кіраўнік дзяржавы. — Ён у дастатковай колькасці вырабляецца ў Беларусі, і расіянэ проста настойліва просяць нас, каб мы паставілі ім каля 2-3 млн т бензіну. Калі ласка, на рынаковых умовах, мы дамовіліся, гатовыя паставіць. І мы вядзем зараз перамовы, каб пад гэтыя аб'ёмы мы яшчэ атрымалі гэтыя 4-5 млн т нафты». «Я думаю, мы дамовімся, у Расіі нафты хапае», — сказаў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка дадаў, што ў Азіінай эканамічнай прасторы, а ў будуччыню — Еўрапейскім саюзе, не павінна быць перашкод і бар'ераў да перасоўвання тавараў, у тым ліку і нафты.

Што датычыцца ўзаемаадносін з Еўрасаюзам, то мы ўжо па патрабаванні вашых асобных палітычных дзеячў зрабілі столюкі крокаў, што можна было прайсці 10 кіламетраў. Але абяцаных крокаў насустрэч мы не атрымалі», — сказаў Прэзідэнт. — Таму рабіце выснову, хто павінен рабіць гэтыя крокі. Мы гатовыя да гэтага, але не трэба да нас прыязджаць на перамовы або на сустрэчы і ставіць перад намі ўмовы. Мы ўжо гэтых умоў выканалі не адзін дзясціак. У адказ мы атрымалі ўзмацненне санкцый». «Мы гатовыя пастаянна ісці насустрэч, але для таго, каб быў нейкі зруч, пазітыў у нашых адносінах, мы павінны сесці за стол і гаварыць адзін аднаму ў вочы, вызначыцца, як мы будзем жыць, а не заганыць сітуацыю ў тупік праз санкцыі», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка. «Вы нас не нахіліце. У нас ёсць варыянты, выхад з існуючага становішча», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы. «Хто б мог падумаць, што Еўропа вельмі залежная ад Беларусі. Санцыі пачалі ўводзіць супраць нас, — адзначыў Прэзідэнт. — Тады я адкрыта і сумленна сказаў: мы адкажамся будучэ адсіметрычна». «Вы ўвлі супраць нас санкцыі, супраць фізічных, юрыдычных асоб. Вось ваша дэмакратыя і рынак. Прытым пачалі ціснуць кампаніі, якія наогул ніякага дачынення не маюць да палітыкі. Я гатовы прыняць у Еўропы спецыялістаў, каб яны адследавалі любую вашу забарону», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

«Добра, вас (Еўрасаюз. — **Заўвага БЕЛТА**) хвалюе сёння нелегальная міграцыя? Вельмі хвалюе. А хто змагаец супраць яе — беларусы, — заўважыў кіраўнік дзяржавы. — Мы іх (нелегальных мігрантаў. — **Заўвага БЕЛТА**) адпюльвалі на мяжы, кармілі, пайлі, абаранялі Еўропу. Вы нам за гэта плацілі? Не. Больш за тое, вы бы пачалі нас душыць. Я сказаў: мы па меры магчымасці будзем гэты працэс ажыццяўляць, але не празмерна. Мы ж не можам за кошт бюджэту ўтрымліваць гэтых людзей у той час, калі вы ўводзіце супраць нас санкцыі».

«Я ведаю, за што вы мяне папракаеце. Вам не падабаецца той курс, які ажыццяўляе Беларусь. Вы хацелі б, каб тут было ўсё распрададзена ў інтарсках заходніх кампаніяў. Не важна, выгада Беларусі ці не, але каб была такая прыватызацыя», — сказаў Прэзідэнт. — Вам не падабаецца мой курс на незалежнасць нашай краіны. Але ў нас ёсць дзясціць мільёнаў чалавек, і яні Госпадам накананена жыць тут. Чаму яны не павінны мець права на гэтае жыццё? У яі гарант гэтай незалежнасці па Канстытуцыі, і я буду біцца да апошняга дыхання за незалежнасць і суверэннасць сваёй краіны».

Прэзідэнт адзначыў, што Беларусь у сваю частку вяртае выкананае абавязальствы сваёй краіны-транзіцэра, забяспечваючы пастайкі на Захад энэргарэсурсы, гарантуе бяспэку транспартных перавазак. «Праз

Беларусь у дзень перамяшчаецца мільён чалавек, вялікая колькасць грузаў. Мы забяспечваем вашу жыццядзейнасць. Вы не мелі і не маеце з намі ніякіх проблем на мехжах», — сказаў ён. «А мы маем, — працягнуў Аляксандр Лукашэнка. — Нядаўна падкінулі нам самалёткі, а гэта было парушэнне. А калі б нашы ваенныя ўдарылі па гэтым самалёткі і загінулі людзі? Але яны гэтага не зрабілі. Гэта значыць, мы нармальныя, цывілізаваныя людзі, такія ж, як і вы. Але вы чамусьці нас запісалі ў невядома якую чаргу і зрабілі ворагамі. Навошта вам гэта?». «Калі вы хочаце, каб мы мяняліся ў тым напрамку, у якім вы хочаце, тады санкцыі — гэта не лепшы метады», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт абвясціў абвінавачванні ў наяўнасці ў краіне палітзняволеных. Ліміт рэвалюцый для Беларусі вычарпаны

«Вы за што душыце санкцыямі Беларусь? Маўляў, нейкія палітычныя зняволеныя ў нас ёсць. Добра, прыязджайце і пакажыце хоць аднаго палітычнага зняволенана, але як спецыялісты», — сказаў Прэзідэнт. — Пакажыце хоць аднаго чалавека, якога мы незаконна асудзілі, а мы вам пакажам свае матэрыялы. І па вашых дэмакратычных законах я вам задам пытанне: а як бы вы паступілі ў Вялікабрытаніі, Германіі, іншых краінах з гэтымі людзьмі?».

«Калі незаконная ідэа акцыя, і група людзей ўрываецца ў Дом урада, ломіць дзверы, гэта што такое? У вас пачалася б стральба. А ў нас не ўжылі ні сілязты газ, ні ведамёты, — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. — Усе закрывалі, што гэта парушэнне правоў чалавека. А навошта ты парушаеш закон? Вось у чым пытанне». «Мы ніколі за час майго «дыктатарства» не ўжылі на нашых вуліцах не тое што сілязты газ або гумовыя кулі, як вы ўжываеце ў сябе ў дэмакратычным свеце, мы нават ведадзім не выкарыстоўвалі», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. Ён таксама адзначыў, што ўжо практычна ўсе асуджаныя за падеў, якія адбыліся пасля прэзідэнцкіх выбараў, выйшлі на свабоду: «Вы да мяне прыязджалі, еўрапейцы, і патрабавалі вызваліць. Я сказаў: добра, але па нашых законах. Ты павінен звярнуцца да Прэзідэнта, каб цябе памілавалі. Па ўсім, хто звярнуўся, хоць яны і віванатыя, я прыняў рашэнне аб памілаванні». «Адзін ці два не звярнуліся. Яны жахуць, што ім у турме лепш, яны тады героямі будуць. Добра, будзьце ў турме», — сказаў Прэзідэнт.

Але ліміт рэвалюцый для Беларусі вычарпаны, лічыць Аляксандр Лукашэнка. «Беларусь — не Блізкі Усход», — падкрэсліў Прэзідэнт. — Не трэба парэўноўваць палітыку Беларусі і Блізкага Усходу. Тут ужо некааторыя паспрабавалі праз сацыяльныя сеткі падаваць сітуацыю. Нічога не атрымалася і ніколі не будзе. Таму трэба набрацца цяпення і спакойна перамяні ў Беларусі ажыццяўляць да лепшага, каб людзі жылі лепш. Така перамяні, эвалюцыйныя, спакойныя мы вітаем. Рэвалюцыі тут не будзе», — запусніў Аляксандр Лукашэнка.

Камютючы крытыку з нагоды сітуацыі ў Беларусі ў сферы правоў чалавека, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў краіне гэтыя правы забяспечваюцца не горш, чым на Захадзе: «Мы рабілі і будзем рабіць усё для людзей, і ў гэтым плане мы не будзем выглядаць горш, чым вы (на Захадзе. — **Заўвага БЕЛТА**)». Прэзідэнт прывёў прыклад доступу да розных сродкаў масавай інфармацыі. «У нас немагчыма значычцы людзям доступ да сродкаў масавай інфармацыі. Расійскія каналы транслююцца, Еўраыюс, CNN, BBC, атрымліваем стужку «Рэйтар». У нас Інтэрнэт у кожнага ў доме. Калі ласка, бярэ адкрывай і чытай», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка не выклочае магчымасці пераходу ў Беларусі да выбараў дэпутатаў па партыйных спісах

«Я не прыклінь таго, каб выбудоваць нейкую мадэль на дзясціць ці нават пяць гадоў наперад. Я за тое, каб сёння вырашаць праблемы, якія існуюць», — падкрэсліў Прэзідэнт. У якасці прыкладу Аляксандр Лукашэнка прывёў існаванне ў Беларусі мажарытарнай сістэмы парламенцкіх выбараў. Па словах кіраўніка дзяржавы, сёння за захаванне гэтай сістэмы выступае абсалютная большасць насельніцтва. «Народ хоча абраць канкрэтнага чалавека. Чаму мы павінны не ў інтарсках людзей гэта рабіць? У нас востра не стаіць праблема, каб заўтра перайсці з мажарытарнай сістэмы на прапарыцыйную ад палітычных партый», — сказаў Прэзідэнт. «Але вы жакаце нам, і нават патрабуеце, што гэта трэба, што гэта сама лепшая, перадавая. Можна быць. Я гэта не адмаўляю. Таму я кажу пра тое, што абсалютна магчыма узнікне такое пытанне, калі сфарміруюцца партыі, — заявіў беларускі лідар. — Мы будзем падштурхоўваць партыянае будаўніцтва. Гэта адзін з накірункаў. Гэта трэба рабіць, каб былі партыі, каб людзі аб'ядноўваліся ў групы і выказвалі сваё меркаванне».

«Нам трэба стварыць добрую партыйную сістэму. Тады можна ўводзіць хоць бы напалову прапарыцыйныя выбары ў парламент ад партый», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

Прэзідэнт не рыхтуе сабе пераемніка

«Клянуся, што ніколі гэта нават у сваёй сямі і са сваімі сынамі не абмяркуваў. Гэта выдумка нашай «пятай калонны», падкінутая вам. Ніколі Народ вызначыць, хто будзе прэзідэнтам. Толькі народ, і ніхто не мае права ісцінуць на яго ў гэтым плане», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. «Я пажыццёва не буду за гэта пасаду трымаць. Як толкі народ адмовіцца ад маіх паслуг, я партфель па паху і пайду», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Нагадаць пра гадзі прэзідэнцтва павінны пабудаваныя і рэканструаваныя значныя для грамадства аб'екты, дарогі, вуліцы. «Каб людзі памталі, што гэта ў той час зроблена для народа», — дадаў Прэзідэнт.

ІНШЫЯТЫТОВЫ АЙЧЫННЫХ ПЕДАГОГАЎ

Адток маладых незабэжны?

Трэба адзначыць, што тэма заробкаў лейтматывам гучала ва ўсіх выступленнях дэлегатаў VII з'езда Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі.

Дзейная сістэма аплаты працы педагога не забяспечвае стабільнага матэрыяльнага становішча настаўніка, пазбаўляе яго упэўненасці, выклікае дыскамфорт і стварае ў грамадстве меркаванне аб прафесіі настаўніка як аб малапрывабнай, — лічыць старшыня **Віцебскага абласнога камітэта прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі Аляксандр СУХАНАЎ**.

На наш погляд, прынятая Інструкцыя аб парадку правядзення атэстацыі педагогічных работнікаў можа выклікаць негатыўнае стаўленне ў прафсаюнаў педагогічных грамадскасі. Трывожыць насі становішча педагогаў трэцяга года работы, якія сёння застаюцца самімі неабароненым звыном. Дзейная сістэма аплаты працы ставіць іх у гэты перыяд у вельмі цяжкае становішча, што прыводзіць да адтоку моладзі ў іншыя арганізацыі і галіны. Провентыўныя захады, што прымаюцца органамі адукацыі, камітэтам прафсаюза на месцах (гэты і прафярэнтацыйная работа па адборы і накіраванні кандыдатаў для мэтавага навучання на педагогічны спецыяльнасці, і ўключэнне асобных матэрыяльных і жыллёва-бытавых ільгот у лакальныя нарматыўныя прававыя акты), не прыносіць чаканага выніку. Працэ адтоку маладых спецыялістаў становіцца незваротным.

Сёння заробатная плата маладога спецыяліста ўстановаў агульнай сярэдняй адукацыі складае 1971,8 тыс. рублёў на стаўку. У будучыні, пасля двух гадоў абавязковай адпрацоўкі па размеркаванні, яго заробатная плата становіцца яшчэ меншай, паколькі ён ужо не атрымлівае даплату ў памеры адной тэрыі стаўкі. Гэтую розніцу не можа ліквідаваць нават праходжанне атэстацыі на прысваенне другой кваліфікацыйнай катэгорыі.

Недасягальная пенсія па выслуге гадоў

Старшыня Маладзечанскай раённай арганізацыі прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі **Людміла КАХАНОЎСКАЯ** спынілася на праблемах прафесійнага пенсійнага страхавання педагогічных работнікаў:

— Давольно сабе звярнуць увагу, што пры ўключэнні ў прафесійны стаж перыядаў работы з 1 студзеня 2009 года прымяняюцца

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАТРАБУЕ АД БЕЛАРУСКІХ ТЭЛЕКАНАЛАЎ НАВІЗНЫ І ЦІКАВЫЯ ПРАГРАМ

Такую задачу ён паставіў 27 лістапада, прымоўчы з дакладам старшыню Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Генадзя Давыдзку, паведамліў БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.

У першую чаргу кіраўнік дзяржавы пацікавіўся, як наладжана міжнароднае вшчачанне Белтэлерадыёкампаніі. Другой тэмай, на якой засяродзіў увагу Прэзідэнт, стала аптымізацыя структуры Белтэлерадыёкампаніі, паліяшэнне якасці работы ўсіх яе падраздзяленняў.

«Хачу вас папрэдыць, што мы падвяргаем рэфармаванню ўсе структуры, якія کارыстаюцца сродкамі з бюджэту. Такіх маса ў краіне, у тым ліку і Белтэлерадыёкампанія. 25-30% скарачэння і павелічэнне эфектыўнасці — гэта непахіснае маё патрабаванне, і вы, напўзна, гэта ўжо адчуваеце», — адзначыў кіраўнік дзяржавы. «Таму трэба мець на ўвазе, што ў будучым годзе паціху, і ў тым ліку нашы асноўныя каналы, вось ад гэтай падтрымкі мы будзем далей адхіляць для таго, каб вы самі заробілі грошы. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што пўзняў зрухі ў гэтым плане ўжо ёсць, у тэлекампаніі з'яўляюцца новыя праекты, і Агенцтва тэлевізійных навін, і іншыя творчыя аб'яднанні, цікавыя глядачам.

«Напрыклад, ваш «Клуб рэдактараў», які становіцца больш аб'ектыўным, дзяржаўным, у той жа час вы прама гаворыце аб праблемах, якія існуюць, не дахопах. Можна, трэба вашу аўдыторыю пашырар, удзельніку гэтага клуба рэдактараў. Не трэба бяцца, што нехта выкажа нейкае там сваё меркаванне, галоўнае, каб гэта было аб'ектыўна», — сказаў Прэзідэнт. Ён таксама дадаў, што застаецца нунуішным яго патрабаванне да СМІ выдаваць інфармацыю аб'ектыўна, сапраўды, не хаваючы ніякіх фактаў, вастрай апускацца ў рэчаіснасці і не праходзіць міма безгападарчых момантаў у дзейнасці любых чыноўнікаў».

№	Назва	Характарыстыка прадмета аўкцыона
1	Неіспользуемые здания, сооружения, передаточные устройства и оборудование бывшего оздоровительного лагеря «Сокол», расположенные по адресу: Витебская область, Витебский район, Мазоловский с/с, 13, южнее д. Букатино	Характеристика объектов недвижимости. Капитальное строение с инвентарным номером 200С-55631 (здание специализированное много назначения — спальный корпус № 1) с подпольной стеной, бетонным покрытием, подъездной внеплощадочной дорогой, внутриплощадочной дорогой, двумя заборами, пешеходными дорожками, танцплощадкой — двухэтажное кирпичное здание, фундамент — бетонный, крыша совмещенная рулонная, перекрытия ж/б плиты, общая площадь 898 кв.м. Капитальное строение с инвентарным номером 200С-55629 (здание специализированное много назначения — спальный корпус № 2) — двухэтажное кирпичное здание, фундамент — бетонный, крыша совмещенная рулонная, перекрытия ж/б плиты, общая площадь 899,1 кв.м. Капитальное строение с инвентарным номером 200С-55630 (здание котельной) — одноэтажное кирпичное здание, фундамент бетонный, крыша совмещенная рулонная, перекрытия ж/б плиты, общая площадь 204,1 кв.м. Капитальное строение с инвентарным номером 200С-55271 (здание не установленного назначения — туалет) — одноэтажное кирпичное здание, фундамент — бетонный, крыша совмещенная рулонная, перекрытия ж/б плиты, общая площадь 35,2 кв.м. Капитальное строение с инвентарным номером 200С-55270 (здание не установленного назначения — котломойка) — одноэтажное кирпичное здание, фундамент — бетонный, крыша рубероидная, перекрытия ж/б плиты, общая площадь 52,3 кв.м. Капитальное строение с инвентарным номером 200С-55628 (здание не установленного назначения — баня) с цокольным этажом — одноэтажное кирпичное здание, фундамент — ж/б блоки, крыша рулонная, перекрытия ж/б плиты, общая площадь 327,0 кв.м. Капитальное строение с инвентарным номером 200С-80725 (здание жилое — летний домик) с террасой — одноэтажное дощатое здание, фундамент — бетонный, кирпичный, ленточный, крыша тол, перекрытия деревянные, по деревянным балкам, общая площадь 35,5 кв.м. Капитальное строение с инвентарным номером 200С-56195 (сооружение специализированное водохозяйственного назначения — канализационная сеть) — протяженность 443,4 м. Капитальное строение с инвентарным номером 200С-56194 (сооружение специализированное водохозяйственного назначения — водопроводная сеть) — протяженность 463,6 м. Зависимая на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. В выходные и праздничные дни аукцион не проводится.
2	Организатор — фонд «Витебскоблмушество», Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон в Витебске: (0212) 476096, 488704, сайт www.fondgsm.vitebsk.by, e-mail: vofondgsm@tut.by.	

ОРГАНИЗАТОР — фонд «Витебскоблмушество», Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон в Витебске: (0212) 476096, 488704, сайт www.fondgsm.vitebsk.by, e-mail: vofondgsm@tut.by. Аукцион состоится 20.12.2012 в 15 часов в здании фонда «Витебскоблмушество» по адресу: Витебск, ул. «Правды», 38.
2. Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения аукци

28 лістапада
2012 г.
№ 24 (296)

МЯСЦОВЫ ЧАС

СТВАРЫЦЬ І ЗАХАВАЦЬ

Аграгарадок Алесіна заняў першае месца ў Смалевіцкім раёне ў конкурсе па добраўпарадкаванні населеных пунктаў. Як і за кошт чаго ўдалося выйсці ў лідары?



У адказ на пытанне старшыня Курганскага сельскага Савета дэпутатаў Інэса Хвашчэўская заўважае, што гэта агульная перамога мясцовай улады, адміністрацыі «Шыпяны-АСК» і іншых суб'ектаў гаспадарання ўсіх формаў уласнасці, а таксама арганізацыі і ўстаноў, якія месцяцца ў Алесіна і побач з ім. А галоўную ролю, безумоўна, належыць жыхарам Алесіна. Кожны з іх у той ці іншай ступені зрабіў пэўны ўнёсак у добраўпарадкаванне населенага пункта. Але Інэса Браніславаўна звяртае ўвагу на арганізацыйную ролю дэпутатаў мясцовых Саветаў (іх трое ў Алесіна жыве) і старасты гарадка Аліны Яўсеевай. У свой час яна працавала загадчыкам клуба, добра ведае людзей і іх праблемы. Старасту паважаюць, прыслухоўваюцца да яе заўваг і парад. Тацяна Красніцкая — дэпутат раённага Савета. Яе дом, які і дом іншага дэпутата сельскага Савета, урачына-стаматолога, нават быў вылучаны на конкурс лепшых у раёне.

стагоддзя перайшоў да сям'і Ваньковічаў. Паводле перапісу 1897 года, тут пражывала 157 жыхароў, працавала броварны завод, упрыгожвала паселішча маляўніча сажалка. Такім чынам, самім лёсам тутэйшым жыхарам наканавана падтрымліваць на належным узроўні прыгажосць у вёсцы. Галоўны іх здабытак, як падаецца, у тым, што яны здолелі захаваць атмасферу і дух былога Алесіна і разам з тым надаць аграгарадку сучасны выгляд. Тут не толькі захаваў старажытныя пабудовы, але і прыстасавалі іх да цяперашніх патраб. У іх пасля рэстаўрацыі размясціліся адміністрацыя прадпрыемства «Шыпяны-АСК», кафэ-столовая «Прывал» (названая ў гонар былога старшыні тагачаснага калгаса Фёдора Прывалава, які зрабіў шмат для адраджэння Алесіна), сельскі клуб. З даўніх часоў таксама захаваўся дубовы алей ўздоўж дарогі. Прыгожая вёска Алесіна вядомая яшчэ і тым, што ў 1906 годзе тут працаваў настаўнікам будучы народны паэт Беларусі, класік сусветнай і беларускай літаратуры Якуб Колас. Кажуць, што прататыпы, характары і прозвішчы для герояў сваіх твораў ён узяў менавіта ў Алесіна. У прыватнасці, для трылогіі «На ростанях», дзе распавядаецца аб дзівацтвах і народнай інтэлігенцыі.

Дом яшчэ аднаго алесінскага дэпутата Аксаны Марозавой таксама прыцягвае позірк — вабіць утульнасцю і дагледжанай тэрыторыяй. Невыпадкова ён таксама быў унесены ў спіс прэзідэнтаў на званне «Лепшы дом раёна». Але перамога ў гэтай намінацыі была аддана жыхару Пекалінскага сельсавета, які трымае на падворку рэдкіх птушак — паўлінаў. У Алесіна такай экзатычнай ніхто не захапляецца, вось і ўпусцілі перамогу, казалі мне ў гарадку. Так ці не, але намаганні трох алесінскіх дэпутатаў і іх паслядоўнікаў не былі дарэчнымі. Яны здолелі арганізаваць сваіх суседзяў і ў выніку атрымалі агульную перамогу ў раённым конкурсе на лепшы населены пункт. А гэта, між іншым, важны паказчык матэрыяльнага дабрабыту і маральнага стану ў гарадку.

Як вядома, кожная сур'ёзная справа пачынаецца з прадуманага і ўзаважанага плана дзеянняў.

Яшчэ ў пачатку гэтай года дэпутаты сельскага Савета распарадзілі план мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні і захаванні ў належным стане населеных пунктаў, у тым ліку і Алесіна. У дакуменце былі пазначаныя работы па ачышчэнні тэрыторыі вакол адміністрацыйных будынкаў і ўстаноў, рамонт і афарбоўка фасадаў будынкаў і агароджы, стварэнне горак і архітэктурных кампазіцый, пабелка дрэў, пасадка кветак і дэкарватыўных кустоў. Звычайная надзвычайная захады, але без іх рэгулярнага выканання нават самы дагледжаны пасёлак ці вёска паступова прыйдуць у заняпад, — гаворыць старшыня сельскага Савета.

Па ініцыятыве дэпутатаў наладжаны рэгулярны збор і вываз бытавога смецця ад падворкаў жыхароў Алесіна транспартам смалевіцкіх камунальна-жытковых аддзяленняў. З усімі домаўладальнікамі заключаны адпаведныя дагаворы, што ў значнай ступені спрыяе захаванню чысціні і парадку ў гарадку. Напрыклад, чысцінёй і парадкам вызначаецца Набяражная. Гэта своеасаблівы парадны ўезд у Алесіна. Тут створаны малява архітэктурныя кампазіцыі, з вясны да позняй восні радуецца вока кветкі. Рэгулярна (не менш як адзін раз на месяц) праводзіцца санітарная ачыстка тэрыторыі калі воззера, любімага месца адпачынку жыхароў Алесіна і гасцей.

У гістарычных дакументах нярэдка сустракаецца назва населенага пункта Алесіна, вядомага як прыгожы панскі маёнтак, які належаў шляхецкаму роду Манюшак, а з тым жа пасаг у сярэдзіне XIX

стагоддзя перайшоў да сям'і Ваньковічаў. Паводле перапісу 1897 года, тут пражывала 157 жыхароў, працавала броварны завод, упрыгожвала паселішча маляўніча сажалка. Такім чынам, самім лёсам тутэйшым жыхарам наканавана падтрымліваць на належным узроўні прыгажосць у вёсцы. Галоўны іх здабытак, як падаецца, у тым, што яны здолелі захаваць атмасферу і дух былога Алесіна і разам з тым надаць аграгарадку сучасны выгляд. Тут не толькі захаваў старажытныя пабудовы, але і прыстасавалі іх да цяперашніх патраб. У іх пасля рэстаўрацыі размясціліся адміністрацыя прадпрыемства «Шыпяны-АСК», кафэ-столовая «Прывал» (названая ў гонар былога старшыні тагачаснага калгаса Фёдора Прывалава, які зрабіў шмат для адраджэння Алесіна), сельскі клуб. З даўніх часоў таксама захаваўся дубовы алей ўздоўж дарогі. Прыгожая вёска Алесіна вядомая яшчэ і тым, што ў 1906 годзе тут працаваў настаўнікам будучы народны паэт Беларусі, класік сусветнай і беларускай літаратуры Якуб Колас. Кажуць, што прататыпы, характары і прозвішчы для герояў сваіх твораў ён узяў менавіта ў Алесіна. У прыватнасці, для трылогіі «На ростанях», дзе распавядаецца аб дзівацтвах і народнай інтэлігенцыі.

Дом яшчэ аднаго алесінскага дэпутата Аксаны Марозавой таксама прыцягвае позірк — вабіць утульнасцю і дагледжанай тэрыторыяй. Невыпадкова ён таксама быў унесены ў спіс прэзідэнтаў на званне «Лепшы дом раёна». Але перамога ў гэтай намінацыі была аддана жыхару Пекалінскага сельсавета, які трымае на падворку рэдкіх птушак — паўлінаў. У Алесіна такай экзатычнай ніхто не захапляецца, вось і ўпусцілі перамогу, казалі мне ў гарадку. Так ці не, але намаганні трох алесінскіх дэпутатаў і іх паслядоўнікаў не былі дарэчнымі. Яны здолелі арганізаваць сваіх суседзяў і ў выніку атрымалі агульную перамогу ў раённым конкурсе на лепшы населены пункт. А гэта, між іншым, важны паказчык матэрыяльнага дабрабыту і маральнага стану ў гарадку.

Як вядома, кожная сур'ёзная справа пачынаецца з прадуманага і ўзаважанага плана дзеянняў.

Яшчэ ў пачатку гэтай года дэпутаты сельскага Савета распарадзілі план мерапрыемстваў па добраўпарадкаванні і захаванні ў належным стане населеных пунктаў, у тым ліку і Алесіна. У дакуменце былі пазначаныя работы па ачышчэнні тэрыторыі вакол адміністрацыйных будынкаў і ўстаноў, рамонт і афарбоўка фасадаў будынкаў і агароджы, стварэнне горак і архітэктурных кампазіцый, пабелка дрэў, пасадка кветак і дэкарватыўных кустоў. Звычайная надзвычайная захады, але без іх рэгулярнага выканання нават самы дагледжаны пасёлак ці вёска паступова прыйдуць у заняпад, — гаворыць старшыня сельскага Савета.

Па ініцыятыве дэпутатаў наладжаны рэгулярны збор і вываз бытавога смецця ад падворкаў жыхароў Алесіна транспартам смалевіцкіх камунальна-жытковых аддзяленняў. З усімі домаўладальнікамі заключаны адпаведныя дагаворы, што ў значнай ступені спрыяе захаванню чысціні і парадку ў гарадку. Напрыклад, чысцінёй і парадкам вызначаецца Набяражная. Гэта своеасаблівы парадны ўезд у Алесіна. Тут створаны малява архітэктурныя кампазіцыі, з вясны да позняй восні радуецца вока кветкі. Рэгулярна (не менш як адзін раз на месяц) праводзіцца санітарная ачыстка тэрыторыі калі воззера, любімага месца адпачынку жыхароў Алесіна і гасцей.

У гістарычных дакументах нярэдка сустракаецца назва населенага пункта Алесіна, вядомага як прыгожы панскі маёнтак, які належаў шляхецкаму роду Манюшак, а з тым жа пасаг у сярэдзіне XIX

Хто заселіцца ў катэдж?

У вёсцы Барысавічы Клімавіцкага раёна адкрыўся дом вольнага пражывання для састарэлых людзей. Гэта першы вопыт такой сацыяльнай дапамогі ў Магілёўскай вобласці і ўвогуле краіне.

Дом вольнага пражывання для старых — гэта звычайны сельскі катэдж, добраўпарадкаваны і абсталяваны мэбляй, з агародам у некалькі сотак і нават невялікім льявом. Адметнасць дома ў тым, што ён месціцца паблізу аддзялення кругласутачнага пражывання для састарэлых людзей, і яго жыхары будуць атрымліваць харчаванне і ўвогуле неабходны догляд у спецыялізаваным установе.

У катэджы даўно ніхто не жыў, таму давялося наводзіць парадак «усім светам» — з дапамогай мясцовых арганізацый і органаў улады. Шмат зрабіў Клімавіцкі раённы тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, пастараліся будаўнікі, а камбінат хлебапрадуктаў выдаткаваў амаль два дзясяткі мільёнаў рублёў на набыццё мэблі.

Цяпер у доме — 2 спальныя пакоі, кожны на два месцы, і агульная зала з дыванамі і сучаснай каналай. Ёсць невялікая печка, спраўны кацёл для ацяплення дома. Словам, створаны ўмовы, максімальна набліжаныя да звычайных хатніх, і старым, якія могуць сябе абслугоўваць, тут будзе ўтульна.

Само аддзяленне кругласутачнага знаходжання састарэлых людзей у вёсцы Барысавічы дзейнічае тры гады. Яго адкрылі ў былым будынку сельскай школы, пасля рамонтна. Аддзяленню актыўна дапамагаюць замежныя дабрачыннікі: летас на іх ахвяраваны тут пабудавалі лазню, а міжнародная дэлегацыя разам з мясцовымі школьнікамі пасадзіла плодowy сад. У аддзяленні ёсць свой агарод, нават хатняя птушка, гэта «працце» на разнастайнасць меню тутэйшых жыхароў. Карацей, атрымаўся сучасны комплекс для патраб старых людзей.

Сёння ў аддзяленні жывуць 38 чалавек. Але з наступленнем халадоў ахвотнікаў перасяліцца ў камфортнае і больш бяспечнае жыллё становіцца больш. Для таго, каб жыць у ім, трэба аздаваць 80% сваёй пенсіі на пражыванне, харчаванне і абслугоўванне. Такія ж умовы і ў самім аддзяленні кругласутачнага знаходжання.

У адкрыцці дома, дарэчы, браў удзел намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Пётр Грушнік, і ў яго засталіся добрыя ўражанні ад наведвання Барысавічы. Пётр Грушнік адзначыў, што абцывілізаванасці грамадства можна меркаваць па тым, як у ім жывуць непрацаздольныя людзі. Дом для вольнага пражывання старых — гэта навіна ў аказанні сацыяльнай дапамогі. Паводле слоў намесніка міністра, Магілёўская вобласць аказалася наперадзе ўсіх у пошуку новых формаў працы. У Клімавіцкім раёне здолелі распарадзіцца маёмасцю, якая не выкарыстоўвалася, на карысць людзям.

Увогуле ў рэгіёне працуюць 13 аддзяленняў кругласутачнага знаходжання адзіночкі састарэлых людзей і інвалідаў на 650 месцаў. Аднак асобны дом у складзе аддзялення — гэта сапраўды новы крок. Навокал тэрыторыі аддзялення ў тым жа Барысавічах хапае пустых дамоў, так што развіццё асобнага (але пад прафесійным наглядам) пражывання састарэлых людзей можна працягваць.

Дом будзе заселены ў бліжэйшы час. У аддзяленні ўжо стварылася новая сям'я з жыхароў, чакаецца яшчэ адна. Верагодна, што суседзі і зоймуць катэдж, каб самастойна стварыць свой быт і займацца гаспадаркай. Час пакажа.

Ілона ІВАНОВА.

ВЫЯВІЦЬ ПРАБЛЕМЫ, АЗНАЁМІЦЦА З ВОПЫТАМ

На базе Горацкага раёна Магілёўскай вобласці 30 лістапада пройдзе чарговае пасяджанне Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання пры Савеце Рэспублікі. Такія мерапрыемствы сталі ўжо традыцыйнымі. Менавіта яны дапамагаюць выявіць на месцах канкрэтныя праблемы, а таксама азнаёміцца з назапашаным вопытам работы ў розных кірунках.

На гэты раз удзельнікі сустрэчы прааналізуюць сумесную дзейнасць органаў мясцовага кіравання і самакіравання рэгіёна па развіцці сацыяльнай сферы (адпаведна з Дзяржаўнай праграмай устойлівага развіцця вёскі на 2011—2015 гады). Апошнім часам шмат увагі надаюць Саветы ўсіх узроўняў станаўленню прадарожнага сэрвісу, турызму, аграпрамысловым, у прыватнасці, вынізнага мерапрыемства — наведвання Ленінскага і Паршынскага сельсаветаў, Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі, сацыяльных, турыстычных і вытворчых аб'ектаў.

А падвядзе вынікі сустрэчы Старшыня Савета Рэспублікі, старшыня Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання Анастоль Рубінаў.

Тацяна ГЕОРГІЕВА.

МЫ САМІ!

НА ПАРАДАК ВЫШЭЙ

Ідэя прывесці ў парадак старыя могілкі ў вёсцы Гарадзішча нарадзілася ў старшыні Бокшыцкага сельскага Савета Уладзіміра ГАРБЕНКІ. Агароджы тут мяняліся вельмі даўно і набылі варты жальны выгляд, ды і могілкі знаходзяцца амаль у цэнтры вёскі. Са сваёй прапановай Уладзімір Віктаравіч звярнуўся да старасты вёскі Яўгеніі СЫЦЬКО. Тая ні на хвіліну не задумалася: «Правядзём з людзьмі сход, буду спрабаваць збіраць грошы, а там паглядзім, як пойдзе». І пайшоў-закуцілася!

У выніку людзі за ўласныя грошы не толькі навялі парадак на могілках, але і пабудавалі капліцу. І ўсё гэта — амаль за год.

Марына БЕГУНКОВА

Пра ініцыятыву

Яўгенія Сыцько ўсё жыццё пражыла ў вёсцы Гарадзішча. Тут нарадзілася, тут замуж выйшла, выгадавалі разам з мужам (дарэчы, таксама мясцовым) траіх дзетак. Тут яна працавала фельчарам, была дэпутатам мясцовага Савета, а апошняя гады — старастай

валі, а мы б паўдзельнічалі». І што б вы думалі — уся вёска, а гэта 304 чалавек, якія пастаянна пражываюць, і каля 60 дачнікаў, з задавальненнем сталі прыносіць грошы — хто колькі мог. Нават тыя адгукнуліся, у каго і пахаваных тут няма. А на двары — 2011-ы, крызісны год для краіны. Але не было крызісу ў душах нашых людзей!

Аляксандра Міхайлаўна САЛАВЕЙ і Ганна Аляксандраўна ГРАК з унікальным двухбаковым абразам.



вёскі. Адзначае, што кожнага чалавек тут ведае, можа, таму так хутка добрую справу зрабілі? — Спачатку мы спадзяваліся толькі на дапамогу нашых спонсараў — хлопцаў, што нарадзіліся і выраслі ў гэтай вёсцы, — успамінае Яўгенія Васільеўна. — Але пасля я схаміянулася — давайце ўсё ж такі звернемся да людзей, а то будучы пасля казачь: «Вось вы нам не прапана-

— Спачатку вырашылі паставіць новую агароджу, але не драўляную, а бетонную, бо дрэва згніе і зноў трэба думаць, — распавядае старшыня Бокшыцкага сельскага Савета Уладзімір Гарбенка. — Спачатку думалі толькі адзін бок абнесці, а ў выніку агародзілі ўсё могілкі. Але перад гэтым зноў была прапанова: давайце дрэвы спілём — яны старыя, сухія.

Прыводзілі ў парадак могілкі, як той казаў, усім светам. Большую частку працы выконвалі мясцовыя жыхары — амаль кожны тыдзень выхадзілі на суботнікі, высякалі хмызнякі, выносілі смецце.

— Толькі ўявіце — вывезлі 41 прычэп галія, 21 прычэп дроў! — кажа Яўгенія Васільеўна. — Дарэчы, 5 прычэпаў завезлі старым, што пражываюць адны, 4 — малазабяспечаным. На суботнікі ішлі ўсе. Можна, толькі тыя не ішлі, каму хадзіць ужо вельмі цяжка. Таму ў нас усё атрымалася!

— Вядома, было шмат дрэў, якія маглі ліквідаваць толькі спецыялісты, але разлічаліся з імі таксама людзі, — дадае Уладзімір Гарбенка. — Хлопцаў-альпіністаў, якія зразалі дрэвы, нашы жанчыны па чарзе кармілі абедам.

Ужо на Радаўніцу на адноўленыя могілкі прыехала каля тысячы чалавек.



На другім баку абраза — выява Божай Маці.

Ёсць пытанне

НЕПРАБАВІВАЛЬНЫЯ...

Як пасварыліся ЖЭС і жывец

Святлана СУБОЦІНА

Іна Касцёвіч паказвае нам дзве важкія папкі, у якія ледзь змясцілася яе шматгадовая пераліска з ЖКГ Мінскага раёна. Колькі камісій пабывала за гэты 5 гадоў у яе кватэры, мабыць, адразу і не злічыць! Колькі складзена дэфектных актаў! Толькі вось выніку — ніякага.

У 2003 годзе Іна Мікалаеўна купіла кватэру ў пасёлку Юбілейны, што размешчаны ў 2 км ад сталіцы. Прайшло зусім няшмат часу і, калі пачаліся дажджы, выявілася тое, пра што ранейшыя гаспадары вырашылі прамаўчаць: працякае дах над лоджыяй.

Іна Мікалаеўна звярнулася ў мясцовае ЖЭУ. Ніякага адказу... Праз нейкі час яна напісала заяву — вынік той жа. Праз некалькі месяцаў Іна Мікалаеўна напісала паўторную заяву... А з 2008 года пачалася ўжо рэгулярная пераліска.

Пасля паўторнай заявы прыйшла майстар ЖЭУ-8 З. Зайко і, аглядаючы лоджыю, складала акт. Праз два тыдні Іна Мікалаеўна патэлефанавала ў ЖЭУ, каб пацікавіцца яго лёсам. Ёй адказалі, што акт перададзены ў вытворча-тэхнічны аддзел (ВТА). Аднак, звязваючыся з яго спецыялістамі, яна даведалася, што акт туды не пастануў.

А лоджыю ўжо нельга было выкарыстоўваць па прызначэнні: столь (балконная пліта) была ўся чорная, мокрая, звержу капала вада. Драўляная падлога прагінула, сцены (вагонка) пачарнелі, драўляная балконная рама таксама згінула, завярлася цыць. Усё гэта было паказана і ў акце, які склапа майстар.

20 красавіка 2009 года камунальнікі далі адказ, у якім ведавалася, што арганізацыя закупляе будаўнічыя матэрыялы для рамонтна даху і казырка над кватэрай і што на працягу летняга перыяду 2009 года рамонтныя работы будуць выкананы.



Столь...

Прайшло лета, наступіла восень. Як толькі пачаліся дажджы, Іна Касцёвіч са здзіўленнем убачыла, што лоджыю па-ранейшаму залівае і стала зноў тэлефанаваць. Спецыялісты пастаянна адказвалі, што рамонт пакуль не зроблены, але пытанне трымаецца на кантролі. Гэты адказ давалі розныя людзі, у прыватнасці, С.І. Сцяпура і А.І. Спірчанкава. Больш за тое, у апошняй размове, якая адбылася ў другой палове кастрычніка, ёй было сказана, што рамонт у гэтым годзе праводзіцца ўжо не будзе. Толькі ў наступным, бо цяпер канец года і няма сродкаў. На просьбу даць пісьмовы адказ ніхто не адраагаваў.

У выніку яна была вымушана звярнуцца ва ўпраўленне ЖКГ Мінскага аблвыканкама. Пасля чаго быў атрыман доўгачаканы адказ з ЖКГ Мінскага раёна, з якога яна са здзіўленнем даведалася, што, аказваецца... рамонт даху быў ЗРОБЛЕНЫ(!) у чэрвені 2009 года! Праўда, нічога не было сказана пра тое, ці быў зроблены рамонт казырка менавіта яе кватэры. «А лоджыю як залівала, так і працягвала заліваць! Яна па-ранейшаму ў аварыйным стане, разбураюцца будаўнічыя канструкцыі, — кажа наша суразмоўца. — Хто ў выпадку аварыі будзе адказваць?»

Давялося зноў брацца за ручку. У адказ на запіс у «Кнігу заўваг і прапаноў» 21 красавіка 2010 года КУП «ЖКГ Мінскага раёна» напісала, што рамонт казырка над лоджыяй будзе выкананы пры наступленні спрыяльных умоў надвор'я на працягу другога квартала 2010 года. А 15 чэрвеня 2010 года ЖКГ у асобе дырэктара В.В. Лапка падзёрна адрапартавала, што работы па рамоне даху над лоджыяй дома выкананы. У заяўніцы нават папрасілі прабачэння за часовае нязручнасці!

Але... як толькі пайшлі дажджы, казырок зноў стаў працякаць, на галаву закапала...


Пераліска пачалася зноў. У чарговым адказе на чарговую заяву ЖЭУ-8 было сказана, што работы па рамоне казырка запланаваны ўжо на 4-ы квартал 2010 года.

Але прайшоў 4-ы квартал 2010 года, наступіў 2011-ы... З чарговай адпіскі ЖКГ наша суразмоўца даведалася, што работы па рамоне пліты плануюцца выканаць у 2-м квартале 2011 года (без умяшчвання пліты не бралася праводзіць шкленне лоджыі фірма па ўсталяванні шклопакетаў).

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)



...і падлога. Жнівень 2012 г. Дажджы яшчэ наперадзе.



Старажытная пабудова пасля рэстаўрацыі.

Сёння ў аграгарадку пастаянна пражывае прыкладна 550 чалавек — гэта пераважна людзі працаздольнага ўзросту.

Населены пункт знаходзіцца ў 30 кіламетрах ад Мінска, звязаны з ім выдатным чыгуначным і аўтамабільным шляхамі. Апошнім часам на маўладальнікамі заключаны адпаведныя дагаворы, што ў значнай ступені спрыяе захаванню чысціні і парадку ў гарадку. Напрыклад, чысцінёй і парадкам вызначаецца Набяражная. Гэта своеасаблівы парадны ўезд у Алесіна. Тут створаны малява архітэктурныя кампазіцыі, з вясны да позняй восні радуецца вока кветкі. Рэгулярна (не менш як адзін раз на месяц) праводзіцца санітарная ачыстка тэрыторыі калі воззера, любімага месца адпачынку жыхароў Алесіна і гасцей.

У гістарычных дакументах нярэдка сустракаецца назва населенага пункта Алесіна, вядомага як прыгожы панскі маёнтак, які належаў шляхецкаму роду Манюшак, а з тым жа пасаг у сярэдзіне XIX

Лянід ТУГАРЫН.
Фота Андрэя МАКСІМОВА.
Смалевіцкі раён.

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
извещает о проведении открытого аукциона по продаже объекта государственной собственности и земельного участка в частную собственность...

Table with 2 columns: Предмет аукциона, Задание специализированного иного назначения с инвентарным номером 500С-31243 и земельный участок в частную собственность. Includes details on location, area, and terms.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность...

К участию в аукционе допускаются: только негосударственные юридические лица Республики Беларусь, консолидированные участники, а состав которых входит микроорганизация...

При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также - документ, подтверждающий его полномочия...

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником (далее - претендент на аукцион), предмет аукциона продается этому участнику...

ІЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
извещает о проведении открытого аукциона по продаже объекта государственной собственности и права заключения договора аренды земельного участка...

Table with 2 columns: Предмет аукциона, Задание специализированного иного назначения для его обслуживания и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания. Includes details on location, area, and terms.

Порядок проведения аукциона определен Положением о порядке проведения аукционов по продаже объектов государственной собственности и земельного участка в частную собственность...

К участию в аукционе допускаются: граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы (иностранное государство, объединение международных организаций...

При подаче документов на участие в аукционе заявитель (его представитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а руководитель юридического лица также - документ, подтверждающий его полномочия...

В случае если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником (далее - претендент на аукцион), предмет аукциона продается этому участнику...

ІЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по объекту «Многоэтажный жилой дом со встроенными объектами торгового-общественного назначения и многоуровневый гараж-стоянкой № 3 по генплану по пр. Дзержинского в границах пр. Дзержинского - ул. Шорса - ул. Железнодорожной - пер. Разлино - пер. 1-го Извального»

Застройщик: Общество с дополнительной ответственностью «Айрон», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 30 ноября 2000 г. № 1397 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.

Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов долевого строительства предлагаются 1-, 2-, 3-комнатные квартиры и встроенные помещения административного, торгового-общественного назначения для граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц.

Стоимость 1 кв.м 1-, 2-комнатных квартир эквивалента 1 350 (одной тысяче тристам пятидесяти) долларам США. Стоимость 1 кв.м 3-комнатных квартир эквивалента 1 250 (одной тысяче двумстам пятидесяти) долларам США.

Стоимость 1 кв. метра встроенных помещений административного, торгового-общественного назначения общей площадью до 100 кв. метров эквивалента 2 500 (двум тысячам пятисот) долларам США.

По соглашению сторон, оплата за объект долевого строительства производится дольщиком поэтапно в соответствии с графиком платежей. По соглашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 11 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЧЕРНАЧИЦКОМ СЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ БРЕСТСКОГО РАЙОНА

Table with 5 columns: № лота, Предмет аукциона, Площадь, Начальная стоимость, Затрат. Includes details for lot 1: Земельный участок в г. Чернавичи, ул. Южная, 16.

По улице Юной в г. Чернавичи централизованно проходят сети газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, канализации, электричества, телефонной связи.

Для участия в аукционе необходимо подать заявление об участии в аукционе, копию платёжного поручения, подтверждающего внесение на расчетный счет Чернавичского сельисполкома 30021310108 в филиале 100 АСБ «Беларусбанк» код 246 УНП 20067626 код платежа 4901 залогом в размере 10% от начальной цены земельного участка, документ (паспорт), подтверждающий личность покупателя.

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Чернавичи, ул. Сикорского, 22 (здание сельисполкома) с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по рабочим дням. Последний срок подачи заявок - 05 декабря 2012 года.

ООО «Арбитр», управляющий по делу о банкротстве - организатор торгов, сообщает о проведении повторных ТОРГОВ по продаже имущества Волковыского ОАО «ПМК-Строй»

Table with 5 columns: № лота, Наименование имущества, Начальная цена, Шаг торгов, Затрат. Lists various lots including land, buildings, and equipment.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме предложения о цене. Торги состоятся 11 декабря 2012 года в 11.00 по адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5.

Заявления на участие в аукционе с приложением платёжного поручения, подтверждающего внесение задатка, а также копии документов, удостоверяющих личность участника, принимаются до 11.00.12.2012 по адресу: 230001, г. Гродно-1, а/я 271 по факсу (810)52 526859.

Настоящее объявление содержит лишь общие характеристики предмета торгов и условий его реализации. Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, о предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Торги состоятся 29 декабря 2012 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются до 28.11.2012 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгов осуществляются с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по пятницам - с 16.45 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукционов по продаже имущества ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛВТОМАЗ», утвержденным постановлением Минского городского исполнительного комитета от 11.03.2013 г. № 46.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток (в случае участия в торгов в отношении нескольких предметов торгов - задаток вносится для каждого из предметов торгов), заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, предоставляющими информацию о предмете аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальных предпринимателя; копию устава (для юридических лиц); копию документа, подтверждающего внесение задатка (задатков); документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные документы.

Задатки перечисляются на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» по адресу: г. Минск, ул. Лазо, д. 6, пом. 1Н.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и не включает НДС.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможно расщепление платежа. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Торги состоятся 29 декабря 2012 года в 10.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются до 28.11.2012 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгов осуществляются с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по пятницам - с 16.45 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукционов по продаже имущества ОАО «Белпромтара» - управляющая компания холдинга «БЕЛВТОМАЗ», утвержденным постановлением Минского городского исполнительного комитета от 11.03.2013 г. № 46.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток (в случае участия в торгов в отношении нескольких предметов торгов - задаток вносится для каждого из предметов торгов), заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, предоставляющими информацию о предмете аукциона (по форме, установленной организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальных предпринимателя; копию устава (для юридических лиц); копию документа, подтверждающего внесение задатка (задатков); документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица, а также, при необходимости, иные документы.

Задатки перечисляются на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» по адресу: г. Минск, ул. Лазо, д. 6, пом. 1Н.

Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и не включает НДС.

Оплата стоимости приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом возможно расщепление платежа. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 10 календарных дней со дня проведения аукциона.

Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов (покупатель). Торги состоятся 29 декабря 2012 года в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона.

Заявления на участие в аукционе принимаются до 28.11.2012 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукциона. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукционов по продаже имущества ОАО «Белпромтара», утвержденным постановлением Минского городского исполнительного комитета от 11.03.2013 г. № 46.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток (в случае участия в торгов в отношении нескольких предметов торгов - задаток вносится для каждого из предметов торгов), заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также предоставившие организатору аукциона следующие документы:

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ об открытой продаже акций открытого акционерного общества «АМКДОП» - управляющая компания холдинга

Полное и сокращенное наименование Эмитента на белорусском языке: Открытое акционерное общество «АМКДОП» - управляющая компания холдинга; - кирующая кампания холдинга»;

Полное и сокращенное наименование Эмитента на русском языке: Открытое акционерное общество «АМКДОП» - управляющая компания холдинга; - управляющая компания холдинга»;

Эмитент является управляющей компанией холдинга «АМКДОП», зарегистрированного 16.07.2012 и осуществляет свою деятельность в продолжение деятельности открытого акционерного общества «АМКДОП», зарегистрированного решением Минского городского исполнительного комитета от 13 мая 2004 г. № 874 в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100070331.

Решением Соборания (протокол от 29 июня 2012 г. № 30) открытое акционерное общество «АМКДОП» переименовано в открытое акционерное общество «АМКДОП» - управляющая компания холдинга».

Эмитент является правопреемником присоединенных к Эмитенту производственных унитарных предприятий «Завод Ударики» открытого акционерного общества «АМКДОП», «АМКдор-НТЦ» открытого акционерного общества «АМКДОП», в соответствии с передаточными актами.

Место нахождения Эмитента: 220013 г. Минск, улица П. Бровки, 8, ком. № 201. Контактный телефон: +375 17 284 0116. E-mail: kanz@amkodor.by.

Основные виды деятельности Эмитента: - производство сельскохозяйственных машин; - производство лесозаготовительной и мелкяропашной оборудования;

Реквизиты расчетного счета Эмитента в белорусских рублях, на который будут зачисляться средства, поступающие при проведении открытой продажи акций, наименование обслуживаемого банка: - расчетный счет № 3012200075009

Наименование банка: ОАО «Альфа-Банк», г. Минск, РБ Код банка 270, УНП 101541947. Адрес банка: г. Минск, ул. Мясникова, 70.

Наименование и наименование документа в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.01.2012 г. № 12, рег. № 823164 от 05.01.2012): газета «Звезда».

Сроки публикации отчетности: с 31 марта года, следующего за отчетным. Депозитарий, обслуживающий Эмитента: - Белорусский государственный депозитарий ценных бумаг «ЭСПАС» (далее - УП «ЭСПАС»), УП «ЭСПАС» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 30 июня 2010 г. № 733, в ЕБР за № 103002205.

Местонахождение: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, переулок Домашевский, д. 11, кв. 109, 710. УП «ЭСПАС» имеет лицензию Министерства финансов Республики Беларусь № 022005/500-124-1115 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Лицензия действительна до 29 июня 2022 г.

Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций вправе: - участвовать в общем собрании акционеров (далее - «Собрание») с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Собрания;

- получать информацию о деятельности Эмитента и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных его уставом; - получать доступ к составу и содержанию документов, подтверждающих достоверность информации о деятельности Эмитента и знакомиться с ней лично или путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательством и актами;

- получать часть прибыли Эмитента в виде дивидендов в случае, размере и порядке, установленном законодательством и уставом Эмитента; - получать в случае ликвидации Эмитента часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в размере и порядке, установленных законодательством и уставом Эмитента.

Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций Эмитента имеют и другие права, предусмотренные законодательством и уставом Эмитента. Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций обязаны: - соблюдать требования устава Эмитента;

- исполнять обязанности по оплате вносимых взносов в уставный фонд Эмитента; - исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Эмитенту; - вносить в уставный фонд Эмитента вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные уставом Эмитента;

- предоставлять достоверную и полную информацию о деятельности Эмитента, полученную в связи с участием в Эмитенте; - немедленно сообщать депозитарию, формирующему реестр владельцев ценных бумаг Эмитента, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;

- предоставлять достоверную и полную информацию о деятельности Эмитента, полученную в связи с участием в Эмитенте, в соответствии с требованиями законодательных актов и уставом Эмитента. Акционеры несут риски убытков, связанных с деятельностью Эмитента, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры не полностью оплаченные акции, несут полную ответственность по обязательствам Эмитента в объеме, соответствующем принадлежащим им акциям.

Размер зарегистрированного уставного фонда Эмитента: 570 046 206 940 (Пятьсот семьдесят миллионов девятьсот шестьдесят тысяч девятьсот сорок) белорусских рублей. Наименование и наименование документа в составе, определенном пунктом 8 Инструкции о порядке представления и публикации участниками рынка ценных бумаг отчетности и иной информации, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.01.2012 г. № 12, рег. № 823164 от 05.01.2012): газета «Звезда».

Сроки публикации отчетности: с 31 марта года, следующего за отчетным. Депозитарий, обслуживающий Эмитента: - Белорусский государственный депозитарий ценных бумаг «ЭСПАС» (далее - УП «ЭСПАС»), УП «ЭСПАС» зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 30 июня 2010 г. № 733, в ЕБР за № 103002205.

Местонахождение: 220036, Республика Беларусь, г. Минск, переулок Домашевский, д. 11, кв. 109, 710. УП «ЭСПАС» имеет лицензию Министерства финансов Республики Беларусь № 022005/500-124-1115 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Лицензия действительна до 29 июня 2022 г.

Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций вправе: - участвовать в общем собрании акционеров (далее - «Собрание») с правом голоса по вопросам, относящимся к компетенции Собрания;

- получать информацию о деятельности Эмитента и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных его уставом; - получать доступ к составу и содержанию документов, подтверждающих достоверность информации о деятельности Эмитента и знакомиться с ней лично или путем выдачи доверенности либо заключения договора в порядке, установленном законодательством и актами;

- получать часть прибыли Эмитента в виде дивидендов в случае, размере и порядке, установленном законодательством и уставом Эмитента; - получать в случае ликвидации Эмитента часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в размере и порядке, установленных законодательством и уставом Эмитента.

Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций Эмитента имеют и другие права, предусмотренные законодательством и уставом Эмитента. Акционеры - владельцы простых (обыкновенных) акций обязаны: - соблюдать требования устава Эмитента;

- исполнять обязанности по оплате вносимых взносов в уставный фонд Эмитента; - исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Эмитенту; - вносить в уставный фонд Эмитента вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, предусмотренные уставом Эмитента;

- предоставлять достоверную и полную информацию о деятельности Эмитента, полученную в связи с участием в Эмитенте; - немедленно сообщать депозитарию, формирующему реестр владельцев ценных бумаг Эмитента, обо всех изменениях данных о себе, включенных в реестр;

«У мяне атрымліваецца «ацыр качваць»

Пра парваныя звязкі, Маргарэт Тэтчэр і смецце

У цырк мяне прывяла жонка тагачаснага дырэктара Міхаіла Марусалава. Лідзя Якаўлеўна. Яна, балерына на пенсіі, вяла танцвальны гурток «Лявоніха» пры медінстытуце. Я была яе любімай, бо, у адрозненне ад аднакурсніц, паспела павучыцца ў харэаграфічным вычлішчы. Таму і танцавала лепш за ўсіх. Колькі жэ памятаю, марыла стаць балерынай.

Хірургам жа вырашыла стаць пасля траўмы — парвала звязкі. Падслухала, як урач у шпіталі сказала маёй маме, што кар'ера балерыны мне не свеціцца. Гэта быў першы страс у маім жыцці. У той момант вырашыла: «Стану хірургам і буду лячыць балерын, звязкі ім зашываць, каб яны, шчасліва, танцавалі далей». У выніку скончыла медвучылішча. Потым паступіла ў медінстытут, які прамяняла на пачатку 2 кўрса на цырк. Дагэтуль здзіўляю ўрачоў, калі паказваю свае веды ў фармакологіі і анатоміі. Калі трэба, і уніка магу ўкалоць, і сьцеб, і мужа. Жанчыне, пічу, не перашкодзіць медыцынска адукацыя.

Усё жыццё... паўжыццё (усміхаецца) імкнулася і імкнуся прыўнесці нешта нестандартнае. Мы з маім партнёрам у свай час аб'ездзілі паўсвету з унікальным нумарам «Пунан на далоні» (Ташцяна круціла абруч, стоячы на пунтах, як статуэтка, на моцнай далоні акрабата Генадзя Бандарчука. — Н.Д.). «Жалезная лэдзі» Маргарэт, калі ўбачыла наша выступленне, сказала: «Не можа быць!». Там унутры жалеза, напэўна...». І мы спецыяльна для яе паўтаралі гэты трюк.

У цырку я не толькі дырэктар, але і мастацкі кіраўнік, пішу сцэнарыі, прыдумляю касцюмы, дэкарацыі, афішам займаюся. Чаго толькі не раблю! Усё, што тычыцца творчасці, у мяне заўсёды атрымлівалася. Планую выступленні, каб заўсёды можна было здзіць глядача і... уісаіца ў фінансавыя магчымасці. Скажу без пахвальбы: часам толькі яны і стрымліваюць маю фантазію. Займаюся не толькі пракратнымі праграмамі, раблю і аўтарскія. У кожную з іх закладваю нейкі сэнс, пішу тэксты, нават вершы пра цырк. Я вельмі люблю ствараць шоу, гэта мая страсть.

«Калі б вы ведалі, з якога смецця...» надраждае цыркавыя касцюмы. Калі я працавала ў Саюздзяржцырку артысткай, мы ўсё рабілі самі. Куплялі ў камісіёны сумачкі, расшытыя чэшскімі каманьямі, абутак, тканіну... і фантазіравалі. Фантазіроў і дагэтуль, прычым не толькі для цырка... Вось і гэты каўнерык на сваёй сукенцы (паказвае) сама сёння жоўта аздобіла каманьямі. Прага нешта пераключыць у мяне з дзясцінцы. У 15 гадоў парэзала маміну сукенку, якую тая не насіла, і сваімі рукамі пашыла сабе новую. Вельмі любіла перастаўляць мэблю ў пакоі.

Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.

Пра дыету, зайздрасць і фестываль у Монтэ-Карла

«Піце каву, калі ласка. А якія пірожныя прыгожыя! Давайце паспытаем, што яны тут панараблялі такога!»

Ніколі не сядзела на дыете. Проста я вельмі рухомая, «электравенкі», як я пра сябе кажу. Цяпер нічым спецыяльна не займаюся. Часам катаюся на лыжах, часам хочацца з унучкам пагуляць у бадмінтон. «Мосцік» магу зрабіць без праблем. Вы ж ведаеце пра мышачную паміць, я ж столькі гадоў на руках адвёсла пад купалам. Праўда, пасля шматгадовых заняткаў акарабачкай ужо цяпер часам проста не хочацца лішні раз руку падымаць (смяецца).

Ведаю людзей, якія ў 30 гадоў ужо выгледваюць на ўсё 60. Можна, у іх няма каханых у жыцці, можа, яны мала любяць само жыццё. Я ўпэўнена, што большасць хвароб ад зайз-



«Прынцэса цырку» са сваім сынам Сержам.

БЛІЦ-АПЫТАНКА

— Ёсць нешта, чаго ніколі не будзе ў беларускім цырку?

— Ніколі не будзе вайны, ніколі не будзе чорных касцюмаў, ніколі не будзе брудна...

— А асабіста вам якія цыркавыя праграмы падабаюцца?

— Мае любімыя тыя, дзе шмат акрабатаў, гімнастаў. Вельмі люблю нумары ў павертцы. Я таксама аматар балета ў цырку. Лёгкі, што ён, як і цыркавая дэкарацыя, можа ўпрыгожыць любы нумар.

— Ташцяна Мікалаеўна, вы, акрамя цырка, узначальваеце і Беларускае федэрацыйнае танцавальнае спорту. А самі танцаваць любіце? Ёсць любімы танец?

— Безумоўна, сальса (паказвае рухі рукамі).

— А якая жывёла — любімая?

— Конь. Гэта незвычайная жывёла. Самая разумная, грацыёзная.

— Пра што марыць «прынцэса цырка»?

— (Не раздумваючы) З'ехаць на тыдзень за морам! Але пакуль не магу. Аднойчы забралася тэлефон дома, праз пару гадзін вярнулася забраць — 74 непрынятыя выклікі! Так і жыву.

Унікальныя цыркавыя фестывалі свету, пабачыў вельмі шмат цыркаў. І магу сказаць вам, беларусы, што такі цырк, як у вас, бану ўпершыню. Беларускі цырк — самы лепшы цырк у свеце». Вы б ведалі, які ў зале стаяў гул. Пасля гэтых слоў мне ўжо нічога не страшна.

Як толькі прыйшла сюды ў 1996 годзе, адразу надала гумавыя боты і пайшла ў склеп: разграбца кардон і скрыні... Праз 14 гадоў, калі глядзела першае пасля рамонтнага прадстаўленне, думала, што сплю. Плакала і не верыла, што дажыла да гэтага цуду!

Калі я і сквапная, то толькі да прыгажосці. Калі

кветкі пасадзіць, то мне іх трэба шмат. Я не магу вымыць падлогу дрэнна. Калі бярэся, павінна ўсё плітнуцы прайсці... Я заўсёды кажу: самае складанае ў цырку знайсці не артыста, а прыбральшчыцу. Таму што вельмі рэдка хто ўмее нармальна прыбіраць. Людзі бруду не бачаць. Аднажды падыходжу да любой справы, за якую бяруся. Інакш лепш увогуле не буду рабіць. Не люблю спрачацца. Калі я ведаю нешта дакладна, навошта спрачацца? Калі я не ўпэўнена, тым больш не буду спрачацца. Я паважваю чужую думку, але магу яе не падзяляць. У мяне на ўсё ёсць сваё бачанне.

Вельмі люблю дарыць і ніколі не шкадую пра страчанае, бо я бачыла смерць. Таму разумею, што ўсё ў жыцці часовае.

Мы хочам зрабіць студыю, у якой будзем «ацыркаваць» таленавітых дзяцей. Бо адораных новых артыстаў трэба шукаць. Мы цяпер у пачатку гэтага шляху.

Я супраць абялічвання артыстаў. Сярэбраны прызёр Алімпійскіх гульняў, вядомая беларуская гімнастка Юлія Раскіна працавала ў славутым цырку Cirque du Soleil. Там яе штодзень грывіравалі ў курачку і адпраўлялі на сцэну ў натоўпе іншых дзячэц. Ніхто не ведаў ні яе прозвішча, ні яе заслуг. А ў Мінску я зрабіла з яе зорку, цыркавую артыстку, яе запрашаюць на гастролі. Цырк і спорт — не адно і тое ж. І работа на вынік вельмі адросні-ліваецца «ацыркаваць».

Я шкадую людзей, бяздумна не звальняю. Здраецца, сварыся. Але я вельмі мала даю вымогу, таму што чалавек з вымовай адразу пазбавляецца праёмі. А вы самі ведаеце, якія заробкі ў культуры...

(Ташцяна Бандарчук застывалася. «Я павінна ісці, бо артысты пакрываюцца, што не бачаць мяне ў глядацкай зале!»)

Надзея ДРЫЛА. Фота Надзеі БУЖАН і асабіста архіва Ташцяны БАНДАРЧУК.



драсці, незадаволенасці, засмучэння. Пагадзіцеся, што ўсё ўмоецца спачувачы, але далёка не ўсё — радавацца чужым поспехам, кар'ернаму росту, не зайздросціць, што ў гагосыці малады муж. Я ўмею радавацца за іншых.

Мой калектыў вельмі радаваўся, калі даведзлася, што мне прывіоілі званне народнай артысткі Беларусі (у снежні 2011 года. — Аўт.). Вы б бачылі, колькі мне падарылі кветак! Але былі і іншыя людзі, якія зайздросцілі... Сапраўдныя ж сябры казалі: «Кім? Ташцяна ж ужо 20 гадоў, я народная» (усміхаецца).

Недарэмна кажуць, што світа робіць караля. У мяне выдатная творчая каманда. Гэта сын, балетмайстры, пастаноўшчыкі, артысты... Мне

цяпер ужо можна нічога не гаварыць. Скажаць толькі: «Увясце сабе, упершыню ў гісторыі беларуская каманда выступіць у якасці пастаноўшчыцы цыркавога фестывалю ў Монтэ-Карла». У нас будзе 16 уласных пастановак. Калі б мне сказалі пра гэта 3 гады таму, я толькі пасмяялася б: «Ну добра, фантазірую! Як я гэта зраблю?»

Пра гуманызавыя боты, прыбральшчыцу і Юлію Раскіну

Гендзірэктар фестывалю ў Монтэ-Карла Урс Пін прыязджаў да нас у адрэстаўраваны цырк. Ён казаў: «За 34 гады, што я ўзначальваю

ПАСЛЯ ПРАКЛЁНУ

АКТРЫСА ІНА БУРДУЧЭНКА ТРАГІЧНА ЗАГІНУЛА ПАСЛЯ ТАГО, ЯК СЫГРАЛА ГАЛОЎНУЮ РОЛЮ ў ФІЛЬМЕ «ІВАННА», ЗНЯТЫМ У 1959 ГОДЗЕ

— Падчас асабістых рэлігійных пошукаў мяне зацікавіла дзіўная гісторыя маёй сваячкі, якая трагічна загінула ў 1960 годзе. Магчыма, гэта паўплывала і на мой лёс, — кажа іерманых Мікалай (Тарасенка), настаіцель прыхода ў гонар Нарадзжання Прасвятной Богародзіцы, што ў аграгарадку Цярэшавічы пад Гомелем і ўспамінае пра сваё дзяцінства, якое прайшло ў Ёлчы на Брагіншчыне.




Іерманых Мікалай (Тарасенка).

У гэтую невялічкую паўднёвую вёсачку, якая ў той час не мела «кляйма» чарнобыльскай зоны, даволі часта прыязджала і знакамітая сваячка дачка Мікалая. Паўны час яна жыла зусім блізка па мерках былага СССР — у Чарнігаве. І межы тады пара між Беларусію і Украінай былі ўмоўныя. І філмы, якія здымаліся на Украінскай студыі імя Аляксандра Дзюжэні, не патрабавалі перакладу. Дарчы, менавіта фіلم «Іванна», які выйшаў на экраны ў 1959 годзе, адразу зрабіў зусім юную актрысу вядомай усю Украіну. Тым не менш многія лічылі, што менавіта гэты, з сённяшняга пункту гледжання зусім неадназначны фіلم, абумовіў трагічны лёс не толькі галоўнай гераіні, але і выканаўцы яе ролі.

У канцы 50-х, калі ў СССР набірала сілу новая антыклерыкальная «хваля», патрэбны былі творы, якія б пераконвалі, што ўсё, хто верыць у Бога — як мінімум маральна ненадзейныя людзі. Трэба адзначыць, стваральнікі кінакарціны былі майстрамі такога высокага ўзроўню, што ў іх атрымалася выканаць пастаўленыя «зверху» задачы. Іх сумніўны трактоўцы гістарычных падзей паверылі мільёны глядачоў не толькі ў нашым Саюзе. Заход у асобе Папы Рымскага Іаана XXIII адрагавалі на фіلم «Іванна» вельмі катэгарычна — публічным асуджаннем. Але ж па парадку.

Дзеянне карціны адбываецца на тэрыторыі Заходняй Украіны ў саракавыя гады мінулага стагоддзя. Па версіі аўтараў, Іванна, дачка ўніяцкага святара Тазадзія Стаўнічага, паступае ў наноў адкрыты ў Львове (пасля ўстанавлення савецкай улады) універсітэт. Але ж яе падманвае сакратар прывёмнай камісіі Кабрэак, тайны нацыяналіст, які гаворыць, што дзяўчыну не прынялі з-за «саяцільнага паходжання». Заадно з сакратаром і жаніх Іванны Раман, які марыць пра царкоўную кар'еру, таму адкаваная жонка не ўваходзіць у яго планы. Іванна пра змову асабіста супраць яе не ведае, а вінаваціць за такую несправядлівасць савецкую ўладу. Дзяўчына вельмі давярае мітрапаліту Андрэю Шапціцкаму (асоба рэальная), які ўзначальвае ўніяцкую царкву на Украіне. Па версіі аўтараў фільма, высокапастанулены



стрэчы па парадзе мітрапаліта Шапціцкага. На месцы сустрэчы Іванну чакае засада, а затым і публічная кара. Фінальная становіцца сцэна, у якой маладая прыгожая манахша за хвіліну да смерці зрывае з шыі святы крыж...

Ігра маладой актрысы адразу падкупіла глядачоў. Яна стварыла такі глыбокі, праўдзівы вобраз, што глядач паверыў у рэальнае існаванне Іванны. У СССР фіلم прайшоў у вялікім поспехам, ён быў узнгароджаны на Усесаюзным кінафестывалі. Дваццацігадовая Іна Бурдучэнка прачнулася знакамітай. У той жа час у Заходняй Украіне вернікам-уніятам было забаронена глядзець «Іванну». Ад рымска-каталіцкай царквы стваральнікі фільма атрымліваюць праклён. З публікацый савецкіх часоў вядома, што першымі гэтаю вестку прывезлі футбалісты, якія знаходзіліся ў Рыме на Алімп-

пійскіх гульнях. Рэжысёру Віктару Іўчанку паказалі газетную выразку — пасланне Папы Рымскага з нагоды фільма. Расказвалі, што фіلم быў паказаны ў Польшчы, але адразу ж забаронены мітрапалітам Вышынскім. Падтрымку сваёй пазіцыі ён знайшоў у Ватыкане — Папа Рымскі асудзіў фіلم і ўсё яго стваральніцкаў. Тады ніхто да гэтага сур'ёзна не паставіўся...

Менавіта пасля гэтага ў рэальным жыцці ўдзельніцаў кінагрупы пачынаюць адбывацца містычныя падзеі. Па ўспамінах дырэктара карціны Рыгора Чужога, фіلم стаў лідарам пракату 1960 года: «Дзіўныя вочы Іны глядзелі з афіш і вокладак часопісаў. Але для здымачнай групы фіلم стаў фатальным. Загінуў пад тралейбусам сын мастака-пастаноўшчыка Юферава, пры загадкавых абставінах памерла жонка апэратара камбінаваных здымак Ілюшына, ад невядомай хваробы раптоўна памерла дачка аўтара сцэнарыя Бяляева — адзін за адным за кароткі перыяд сышлі з жыцця сем чалавек. У рэжысёра Віктара Іўчанкі пачаліся праблемы з сэрцам...» Многія убачылі ў гэтых трагедыях наступства царкоўнага праклёну.

Яшчэ год Іна Бурдучэнка была студэнткай тэатральнай ВНУ і паспела выйсці замуж за акцёра Ігара Кірылюка. У тыя гады да маладой актрысы прыйшла сапраўдная слава, але на «зорную хваробу» яна не за-



хварэла. Глядачы пісалі ёй лісты, рэжысёры з розных кінастудый краіны запрашалі яе на здымкі... І яна згадзілася здымацца зноў на кінастудыі імя Дзюжэні ў фіلمе «Так яшчэ ніхто не кахаў». Па ходзе дзеяння яе гераіня, камсамолка, павінна была выратаваць з падпаленага барака сцяг. Сцэну здымалі на Данбасе. Рэжысёр быў незадаволены першымі дублямі і патрабавалі зноў і зноў уваходзіць у барак, ужо ахоплены полымем. Партнёр актрысы адмовіўся, а Іна ўбегла ў палаючы будынак... Калі яна не выйшла адтуль, зраўмелі, што здарылася нешта страшнае. З будынка Іну выцягнуў шахцёр Сяргей Іваноў, які здымаўся ў масоўцы, але яна атрымала апёкі 80 працэнтаў цела. Па асабістым распараджэнні тагачаснага міністра культуры СССР Кацярыны Фурацавай медыкі рабілі ўсё магчымае, каб выратаваць актрысу. Простыя людзі прыходзілі ў Данецкі лячэбны цэнтр,

Для здымачнай групы фіلم стаў фатальным. Загінуў пад тралейбусам сын мастака-пастаноўшчыка, пры загадкавых абставінах памерла апэратара камбінаваных здымак, ад невядомай хваробы раптоўна памерла дачка аўтара сцэнарыя — адзін за адным за кароткі перыяд сышлі з жыцця сем чалавек. У рэжысёра пачаліся праблемы з сэрцам...

каб здаць сваю кроў, але Іна, якая да таго ж была цярпаўнай, памерла 15 жніўня 1960 года — разам з ненароджаным дзіцем. На пахаванне, якое адбылося ў Кіеве на Байкавых могілках, прыйшла, здавалася, уся сталіца Украіны. А роўна праз тры гады, таксама 15 жніўня, у аўтакатастрофе загінуў муж актрысы Ігар Кірылюк.

— Мы не так многа, каг захацелася б, ведаем пра Іну, — гаворыць айцец Мікалай. — Ведаем, што ўсе вельмі любілі яе. Сястру маёй маці называлі ў гонар яе, таксама Інай. Гэтае імя носяць і іншыя жанчыны ў нашым родзе. Дарэчы, дзед расказаў, што Іна рэгулярна прыязджала да сваякоў у вёску Ёлчы Брагінскага раёна з Чарнігава. Памяталі, што яе некаторыя прасілі: Іна, ну заплалі! І яна магла заплакаць па заказе. Яна са школы марыла стаць актрысай. Першы раз не паступіла, на другі — пашанцавала. Рэжысёр, які шукаў актрысу на ролю галоўнай гераіні ў фільме «Іванна», заўважыў Іну на вуліцы, не ведаючы пра тое, што яна студэнтка тэатральнага. Мая маці да гэтага часу падтрымлівае стаўку з роднай сястрой Іны — Валыянцінай. Дарчы, сваю ўнучку яны называлі Іваннай.

— Вы лічыце, што фіلم сапраўды паўплываў на лёс яго стваральнікаў?

— Ёсць наканаваанне для кожнага з нас — яно большае за нас. Па сюжэце вельмі неадназначная сітуацыя атрымліваецца. Чалавек перад смерцю здымае з сябе крыж і такім чынам адракаецца ад Бога. У свай час, відаць, гэта вельмі моцна ўражала людзей, і я дапускаю, што фіلم нейкім чынам паўплываў на лёс усіх стваральнікаў карціны і Іны ў тым ліку. Гэта не пакаранне — хутчэй за ўсё настанавленне ад Бога. Асабістай вайны я няма. Тым больш, што нарадзілася і вырасла яна ў атэістычнай дзяржаве. Побач з ёй не было людзей, якія б казалі: не трэба ў гэтым фільме іграць. Я не асуджаю — цяпер некаторыя акцёры куды больш страшныя ролі іграюць, і ніхто іх не праклінае. Пасля той гісторыі кожны са сваякоў нейкія высновы зрабіў. Пры гэтым усё заўсёды казалі пра Іну як пра вельмі светлага чалавека. Увогуле ж засталася шмат пытанняў бяс адказаў. Магчыма, я павінен быць яныя бачаць...

Ірына АСТАШКЕВІЧ. Фота аўтара і Internet.

Барыс БАТУРА:

«ГАЛОЎНАЕ — УЗАЕМАПАВАГА І МІРНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА...»

ПА ДАРОЗЕ З МАЛАДЗЕЧНА ў ВІЛЕЙКУ ўСТАЛЯВАНЫ ПАМЯТНЫ ЗНАК У ГОНАР ПАДЗЕЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 1812 ГОДА

Уся справа ў тым, што адкрыццё гэтага помніка — падзея дастаткова важкая ў шэрагу іншых мерапрыемстваў, звязаных з ушанаваннем Айчыннай вайны 1812 года, яе герояў і ахвяр. Калісьці, у першай чвэрці XX стагоддзя, недзе ў гэтых мясцінах і быў такі памятны знак. Пасля яго разбурылі і, здавалася, ужо ніколі ніхто не ўзновіць былое... Так і застаецца матэрыяльнае ўсяго толькі інфармацыяй. Праўда, і інфармацыяй пра помнік польскага ўрада даўняй вайне дужа ніхто не валодаў. Філарктыст Уладзімір Ліхадзедаў, займаючыся падрыхтоўкай кнігі старых паштовак, тэматычна звязаных з 1812 годам, якраз і сутыкнуўся з такой памяткай. І разам з Уладзімірам Пефіцьевым агучыў жаданне рэалізаваць праект па «рэанімацыі» помніка. Задуманае стала явай. І ў мінулыя пятыцца на адкрыццё памятнага знака прыехалі многія зацікаўленыя асобы.



Фота Артура ПРУПАСА

Вітаючы ўдзельнікаў мерапрыемства, старшыня Мінскага аблвыканкома Барыс Батура зрабіў сапраўды адметны экскурс у падзеі 1812 года ў Беларусі, на Міншчыне, у прыватнасці, нагадаў пра тое, што вайна была не толькі сутыкненнем вайсковых фарміраванняў, але яшчэ і выпрабаваннем для мірнага насельніцтва. Жыхары Беларусі прынялі на сябе ўсе выдаткі трагедыйных, драматычных месяцаў наступлення і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войскаў, і акупанцы беларускіх зямель. «...Агульная бяда аб'ядноўвае, пасля яе ў нас веру ў розум, які не павінен далосціць варажачы і самазнішчэння. Адкрыццё помніка — гэта і заклік усім нам захоўваць узаемапавагу і мірна суіснаваць, супрацоўнічаць адзін з адным...» Хвалюючымі былі наступленні і адступлення французскіх войска

Утеренный представительством Белгосстраха по Ленинскому району г. Минска...

дартса - членов системы «Зеленая карта» серии ВУ01 с № 6311678 по № 6311680...

Утеренный представительством Белгосстраха по Центральному району г. Минска...

Утеренный представительством Белгосстраха по Восточному району г. Минска...

Открытое акционерное общество «Дорожно-строительный трест № 5»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Организатор аукциона: Частное унитарное предприятие «Научно-производственный центр Белкоопсоюза»

Аукцион проводится 29 декабря 2012 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 17

Сведения о предмете аукциона: предприятие как имущественный комплекс, с регистрационным номером 00011109

Сведения о предмете аукциона: предприятие как имущественный комплекс, с регистрационным номером 00011109

Предприятие расположено на земельных участках общей площадью 0,2259 га, расположенных по адресам: 213823, Могилевская область, г. Гомель, пр. Тимирязева, 5

Условие продажи: нет. Объект торгов обременен договором аренды.

Срок и условия оплаты: определяются по согласованию победителя торгов с собственником имущества

Задаток: 70 000 000 (семьдесят миллионов) рублей. Задаток перечисляется ЧУП «НПЦ Белкоопсоюза»

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 17, каб. 1004А

Сведения о продавец: Белкоопсоюз, 220004 г. Минск, пр-т Победителей, 17

За справками обращаться в ЧУП «Бобрыйский комбинат нетканых материалов»

Победитель аукциона (претендент на покупку) обязан возместить затраты, связанные с организацией и проведением аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Предмет аукциона, место нахождения имущества, информация о земельном участке

Начальная цена предмета аукциона - 3 983 693 руб., сумма задатка - 700 000 руб.

Условия использования земельного участка: осуществление в двухмесячный срок после принятия решения районного комитета

Предмет аукциона, место нахождения имущества, информация о земельном участке

Начальная цена предмета аукциона - 3 904 184 руб., сумма задатка - 700 000 руб.

Условия использования земельного участка: осуществление в двухмесячный срок после принятия решения районного комитета

Предмет аукциона, место нахождения имущества, информация о земельном участке

Начальная цена предмета аукциона - 989 267 672 руб., сумма задатка - 197 000 000 руб.

Условия использования земельного участка: осуществление в двухмесячный срок после принятия решения районного комитета

Предмет аукциона, место нахождения имущества, информация о земельном участке

Начальная цена предмета аукциона - 12 507 961 руб., сумма задатка - 2 500 000 руб.

Условия использования земельного участка: осуществление в двухмесячный срок после принятия решения районного комитета

Предмет аукциона, место нахождения имущества, информация о земельном участке

Начальная цена предмета аукциона - 989 267 672 руб., сумма задатка - 197 000 000 руб.

Условия использования земельного участка: осуществление в двухмесячный срок после принятия решения районного комитета

Предмет аукциона, место нахождения имущества, информация о земельном участке

Начальная цена предмета аукциона - 989 267 672 руб., сумма задатка - 197 000 000 руб.

Условия использования земельного участка: осуществление в двухмесячный срок после принятия решения районного комитета

Предмет аукциона, место нахождения имущества, информация о земельном участке

Начальная цена предмета аукциона - 989 267 672 руб., сумма задатка - 197 000 000 руб.

Условия использования земельного участка: осуществление в двухмесячный срок после принятия решения районного комитета

Предмет аукциона, место нахождения имущества, информация о земельном участке

Начальная цена предмета аукциона - 989 267 672 руб., сумма задатка - 197 000 000 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ГРАЖДАНСКИМ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

Организатор аукциона - Смилковичский поселковый исполнительный комитет

Table with 7 columns: Местоположение земельного участка, Кадастровый номер, Площадь участка, Характеристика расположенных на участке инженерных коммуникаций, Начальная цена, Сумма задатка, Сумма, подлежащая возмещению.

1. Аукцион состоится 27 декабря 2012 г. в 11.00 в здании Смилковичского поселкового исполнительного комитета по адресу: Минская область, Черевский район, г.п. Смилковичи, ул. М. Горького, 8.

2. Условие проведения аукциона - наличие не менее двух участников.

3. Шаг аукциона в начальной цене земельного участка - 5%.

4. Для участия в аукционе граждане предоставляют в комиссию по проведению аукциона заявление, копию заверенного банком платежного документа о внесении задатка, документ, удостоверяющий личность (паспорт) покупателя или его доверенного лица.

5. Сумма задатка в размере 10% от кадастровой стоимости перечисляется в срок до 26 декабря 2012 года на расчетный счет 3600832092703 Главного управления МР РБ по Минской области.

6. Победитель аукциона обязан оплатить в течение 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона плату за земельный участок и возместить задаток, связанные с подготовкой и проведением аукциона по оформлению и государственной регистрации создания земельного участка.

7. Участники аукциона предварительно могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

8. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

9. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

10. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

11. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

12. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

13. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

14. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

15. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

16. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

17. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

18. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

19. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

20. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

21. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

22. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

23. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

24. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

25. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

26. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

27. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

28. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

29. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

30. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

31. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

32. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

33. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

34. Заявления на участие в аукционе принимаются с момента размещения извещения о проведении аукциона в средствах массовой информации.

35. Участники аукциона могут ознакомиться с земельным участком путем выезда к месту нахождения этого участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Продавец - Раковский сельский исполнительный комитет Воложинского района Минской области

Table with 3 columns: Наименование предмета аукциона, Характеристика предмета аукциона, Начальная цена предмета аукциона, Сумма задатка, рублей

1. Земельный участок в агропоселке Раков, ул. Мухоморова, 29, площадью 0,1977 гектара

2. Земельный участок в деревне Бузуны, ул. Лесная, ул. № 9 площадью 0,1500 гектара

3. Земельный участок в деревне Михалово, 2-й переулок Полевой, ул. № 7, площадью 0,1330 гектара

4. Земельный участок в деревне Лесковка, 22, площадью 0,1500 гектара

5. Земельный участок в деревне Стрелпыцы, ул. 12-6 площадью 0,1500 гектара

6. Земельный участок в деревне Заболотье, ул. Заречная, д. 23 площадью 0,1000 гектара

7. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

8. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

9. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

10. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

11. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

12. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

13. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

14. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

15. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

16. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

17. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

18. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

19. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

20. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

21. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

22. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

23. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

24. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

25. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

26. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

27. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

28. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

29. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

30. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

31. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

32. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

33. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

34. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

35. Земельный участок в деревне Кучуны, ул. Бородинская, д. 42 площадью 0,1500 гектара

